

Дырэктыва Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 2 АБ МЕРАХ ПА ДАЛЕЙШАЙ ДЗБЮРАКРАТЫЗАЦЫІ ДЗЯРЖАЙНАГА АПАРАТУ

Рэспубліка Беларусь дынамічна развіваецца ва ўсіх сферах жыццядзейнасці дзяржавы і грамадства. Высокія рэзультаты, дасягнутыя ў розных галінах народнай гаспадаркі, з'яўляюцца вынікам сумесных намаганьняў дзяржавы, грамадства і кожнага чалавека. І накіраваны яны на тое, каб зрабіць дастойным жыццё нашых грамадзян.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Надзённае Цана на газ для беларускіх спажываючой будзе прымальнай...

Амаль год беларусы і расіяне на розных узроўнях праводзілі перагаворы аб тым, на якіх умовах у наступным годзе будзе пастаўляцца газ у нашу краіну. Разглядалі розныя варыянты па цэнаваму пытанню. Нарэшце, напрыканцы года бакі, здаецца, прыйшлі да згоды: было агаворана, што цана на газ для Беларусі складзе каля 70 долараў ШСА за 1 трысячу куб. м.

Сёння прадстаўнікі «Газпрама», каментуючы сітуацыю, што склалася, заяўляюць пра тое, што пайшлі на пэўныя ўступкі для беларускага боку і прапанавалі нам цалкам прымальныя ўмовы. Гуаць і заявы аб тым, што ацэнка «Белтрансгаза» — завышаная. Пры гэтым, чамусьці, замоўчаецца той факт, што Беларусь у апошнім пытанні пайшла на ўступкі.

Між іншым, паводле слоў першага намесніка міністра энергетыкі Валерыя Губоўскага, намесніка старшыні праўлення ААТ «Газпрам». Праўда, паслугі па транзіце газу на лётных умовах. Стаўка 75 цэнтаў за транзіт 1000 «кубу» на 100 кіламетрах трубаправода сёння з'яўляецца самай нізкай. Напрыклад, у той жа Украіне яна складае 1,6 долара, у Польшчы — 2,5, у іншых краінах — 3,5 долара. Аднак, у тым выпадку, зазначыў Міхаіл Пучыла, калі будзе павышана цана на газу для Беларусі, то і наша краіна будзе настойваць на павелічэнні аплаты за транзіт.

Вяртаючыся да пытання пра цану, якую прапаноўвае беларускі бок, — яна ўзятая «на са столі». Яна — абрунтанавана і рэальна, каб бакі фактычна падышлі да стварэння роўных эканамічных умоў для суб'ектаў гаспадаркі як Беларусі, так Расіі, удзяляючы, што ў расійскіх і беларускіх прадпрыемстваў развіцця кааперацыйных сувязяў і эканамічнай інтэграцыі мае высокую ўзровень, падкрэсліў Аляксандр Азярэц. На апошняй сустрэчы, якая адбылася 30 лістапада, дзе было абмеркавана ўсе пытанні, што датычацца цэнаўтварэння і стварэння сумеснай газатранспартнай арганізацыі, было агаворана: цана на газ для Беларусі павінна быць ніжэй, чым у сумежных краінах СНД.

Прэзідэнт Беларусі прыняў удзел у навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 27 снежня прыняў удзел у навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці».



Гэта акцыя, якая стала ўжо традыцыйнай, звернута да дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, са шматдзетных і малазабяспечаных сем'яў. На гадоўню ёлку краіны запрашаюцца таксама вучні — пераможцы міжнародных, рэспубліканскіх і рэгіянальных алімпіяд, творчых конкурсаў, фестываляў, спартыўных спаборніцтваў, дзеці з рэгіёнаў, пацяпелых ад наступстваў чарнобыльскай катастрофы.

Адкрываючы святочны вечар у Палацы Рэспублікі, Аляксандр Лукашэнка заклікаў юных грамадзян Беларусі любіць сваю краіну. «За мяккой шмат добрых зямель, але лепшай, чым наша зямля — Беларусь — вы, дзеці, не знайдзеце. Жадаю вам, каб вы заўсёды жылі на сваёй зямлі, у сваёй краіне, у сваёй Беларусі — годнай, свабодалюбівай і незалежнай» — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Пабудаваці ўсё, што запланавалі»

Усе даўгабуды Міншчыны, якія сёлета было запланавана аднавіць і рэканструаваць, набылі другое жыццё. Пляны здзейсніліся — будыні басейна ў Вілейцы, лазні ў Мар'інай Горцы, які і было задумана, былі літаральна выцянуты з руінаў кансервацыі. Апошняя кропка пастаўлена перад надыходам новага года — аб'яднаны комплекс паліклінікі і бальніцы ў Старобіне, які доўгі час знаходзіўся ў стане расчэпатага, але так і не завершанага будаўніцтва, ужо ў пачатку наступнага года пачне абслугоўваць пацыентаў у адноўленым, а фактычна — на новам узведзеным будынку.

У рэкордны нават для такога асілка, як «Салігорскпрамбуд» тэрміны старобінскага бальніца набыла новы выгляд:



Сям'я Статкевічаў з вёскі Танежыцы атрымала напярэдадні Новага года прыгожыя новы дом.

— Узвядзенне распачалося яшчэ па Чарнобыльскай праграме пяццацца гадоў таму. Грашы ў той час хутка зніклі, і амаль дзесяць гадоў бальніца знаходзілася пад кансервацыяй. За гэты час будынак быў значна пашкоджаны. Калі па рашэнню губернатара вобласці ў другой палове гэтага года мы пачалі аднаўленне, то прыйшлося сур'ёзна перабраць нават сам праект, — распавядае генеральны дырэктар «Салігорскпрамбуд» Мікалай Ашчэпчык. — З-за грунтоўных вод канструкцыя прыйшла перапрацаваць ад падвала да даху. Некалі паверхаў, згодна з новымі нарматывамі, былі дэманціраваны.

Агульны кошт работ складае 20 мільярд рублёў. Пацыенты могуць разлічваць на 80 стацыянарных месцаў у новай бальніцы і на пяццадзят у паліклініцы, медыцынскае абслугоўванне ў якіх будзе ажыццяўляцца на самым сучасным абсталяванні.

Справа аб шасці забойствах

У Магілёўскім абласным судзе пачаўся разгляд крымінальнай справы аб забойстве шасці чалавек у вёсцы Вялікая Машанца Бялыніцкага раёна. У ноч з 31 мая на 1 чэрвеня 2005 года ў сваім доме былі забіты дзве жанчыны, два мужчыны і двое дзяцей. Гэта былі 50-гадовае гаспадыня і яе дачка разам з суседзямі, а таксама дзеці малодшай жанчыны — 7-гадовае хлопчык і 6-гадовае дзяўчынка.

НЕ ДУМАЮ, ШТО СПРАВА ДОЙДЗЕ ДА СПЫНЕННЯ ПАСТАЎКІ ГАЗУ

Сітуацыю, якая склалася вакол падпісання кантракта аб пастаўках расійскага газу ў Беларусь на 2007 год, каментуе старшыня Камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычнаму комплексу, транспарту, сувязі і прадпрыемліцтву Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Анатоль ПАУЛОВІЧ.

— Як вы пракаментуеце безвыніковае завяршэнне перамоў паміж прадстаўнікамі «Газпрама» і Беларускага ўрада ў Маскве 26 снежня? І рэакцыя на гэта бакаў? Некаторыя лічаць, што сёння мы назіраем самы вялікі расійска-беларускі «гэзавае крызіс» за апошнія дзесяці гадоў... — Есць элементы ціску на Беларусь. Як па зававай тэматыцы, так і па пастаўках нафты (увядзенне пошлін на экспартную ў Беларусь нафту). Пры гэтым прадстаўнікі «Газпрама» дапускаюць жорсткія ацэнкі сітуацыі.

А з беларускага боку, я лічу, ідзе адстойванне тых пазіцый, якія мы займалі раней. Мы, у прыватнасці настойваем на тым, каб раней дасягнуты пагадненні, звязаныя са стварэннем Саюзнай дзяржавы, выконваліся. Да таго ж эканамічна складовая пытання гаворыць пра тое, што «Газпрам» сёння не працуе са стратамі, пастаўляючы газ у Беларусь. Аднак дадзены суб'ект



Каталіцкая моладзь мінскага касцёла Найсвяцейшай Марыі Пані едзе віншаваць сталічных сяброў з Калядкамі.

Шанц для Беларусі — дадатковы «калідор»?

Беларусі неабходна распачаць будаўніцтва другой чаргі газправода «Ямал—Еўропа» — такую думку выказаў старшыня ФПБ Леанід Козік.

Як вядома, зараз цалкам уведзена ў эксплуатацыю першая нітка газправода «Ямал—Еўропа», па якой, згодна з праектнай магутнасцю, магчыма перапампоўваць да 33 млрд кубаметраў газу. Пры гэтым, нагадаў Леанід Козік, у свой час планавалася будаўніцтва і другой ніткі з праектнай магутнасцю каля 34 млрд кубаметраў у год. У рэшце рэшт «Газпрам» вырашыў адмовіцца ад пашырэння і прапанаваць дадатковыя транзітныя шляхі ў абодва напрамкі. Між тым, на думку старшыні ФПБ, да ідэі будаўніцтва другой ніткі варта вярнуцца зноў, прычым адным з варыянтаў тут можа быць пракладка другой чаргі газправода сіламі нашай краіны. Такі варыянт, адзначыў Леанід Козік, будзе цалкам абгрунтаваны. Так з аднаго боку, другая нітка газправода пасунуць ужо спраектавана і прывязана да першай, што дае магчымасці эканомію на стварэнні інфраструктуры. З іншага ж боку не сакрэт: Еўропа заяўляе аб гадоўнасці значна павялічыць аб'ём спажывання газу. Аднак, патрэба ў яго транспарціроўцы будзе толькі ўрастання — як з Расіі, так і з Узбекістана і Туркменістана. Такім чынам, мяркую Леанід Козік, праект будаўніцтва другой ніткі газправода павінен акупіцца ўжо за невялікі тэрмін. Прычым дзякуючы яго рэалізацыі Беларусь можа атрымаць даход, які б кампенсавала яе 15—20 працэнтаў кошту газу, што спажывае наша краіна.

«Перакрыць газ» імкнучца Саюзнай дзяржаве

Істэрыя вакол паставак газу ў Беларусь, якую з дапамогай расійскіх СМІ нагнаюць топ-менеджары «Газпрама», натуральна выклікае здаровую рэакцыю ў адказ. Прычым, як сярод простых грамадзян нашых краін, так і сярод палітычных партый і грамадскіх арганізацый. Літаральна ўчора рэдакцыя атрымала Заяву беларускага і расійскага аддзяленняў і членскіх груп Міжнароднага грамадскага аб'яднання «За Саюз і камуністычную партыю Саюз».

«На нашых вачах кіруючыя колы Расіі робяць усё, каб сарваць далейшую рэалізацыю Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, — гаворыцца ў дакуменце. — Пры гэтым робяцца няўключныя спробы перакласці адказнасць за тое, што адбываецца, на беларускі бок, хоць кіраўніцтва рэспублікі робіць усё для хутчай рэалізацыі Дагавора».

Як гаворыцца ў Заяве, у мэтах зрыву Дагавора ўсімі сіламі тармозіцца стварэнне адзінай эканамічнай прасторы — фундамента Саюзнай дзяржавы. Так, урад Расіі ўвёў мытну пошліну за нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь, наваздаецца непамежна высокая цана на газ, што ставіць беларускіх і расійскіх спажываючых у розныя ўмовы. Па надуманых прычынах увоздзяцца пераходы для паставак у Расію некаторых беларускіх тавараў.

У мэтах зрыву Дагавора расійскі бок адцягвае прыняцце Канстытуцыйнага акта Саюзнай дзяржавы. Не слабее спробы рэвізаваць і выхаласці Дагавор. Прычыны такога стаўлення да працэсу стварэння Саюзнай дзяржавы МГА «За Саюз» бачыць у тым, што ў цяперашніх прывячых колах Расіі маюць верх тым, што ў аўтоніямнае краіне гатовы выконваць зааказіянні загад па ліквідацыі зайдзросных дасягненняў народа Беларусі на шляху незалежнага ад глабальнага капіталу і расійскіх алігархаў развіцця...

— Беларусь ніколі не пастануць спыніць з 10 гады на маскоўскім часе 1 студзеня ў выпадку, калі кантракт на яго пастаўку не будзе падпісаны. Якая, на ваш погляд, верагоднасць таго развіцця падзей? — Я не думаю, што справа дойдзе да таго, што пастаўка газу будзе спынена. Есць яшчэ магчымасці для дасягнення дамоўленасці. Бо ў любым выпадку прыняцце іншых рашэнняў будзе ўплываць на імідж Расіі і падрываць асновы стварэння Саюзнай дзяржавы. Есць яшчэ блокі пытанняў, якія трэба дадаткова вывучыць. З абодвух бакоў прадстаўнікі гаварылі, што па прапановах трэба яшчэ прапрацаваць. І мне здаецца, што будзе нейкі варыянт, каб у студзені — лютым бакі завяршылі вырашэнне пытанняў.

Палкоўнік-«пярэварачень»

БЫЛІ ПЕРШЫ НАМЕСНІК НАЧАЛЬНІКА УБЭЗ МУС КРАІНЫ АСУДЖАНЫ ДА 10 ГАДОЎ ПАЗБАўЛЕННЯ ВОЛІ

У Вярхоўным судзе завяршыўся працэс над цэлай групай асоб, якія абвінавачваліся ў атрыманні влізлых сум хабару, а таксама выступалі пасрэдкамі ў гэтых карупцыйных справах. Усяго на лаве падсудных апынуліся 6 чалавек: палкоўнік міліцыі, беспартыйны, камерсанты, студэнт-завочнік. Гадоўным фігурантам справы стаў колішні першы намеснік начальніка ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі (УБЭЗ) МУС краіны Іван Клімянкоў. Упершыню ў найноўшай гісторыі Беларусі міліцыянер такога высокага рангу абвінавачваўся ў карупцыі. Ды і агульная сума хабару, які, па звестках следства, на працягу некалькіх гадоў атрымліваў ад прадстаўнікоў бізнесу змагаў з эканамічнымі злачынствамі, таксама ўражвае — 230 тысяч долараў. Паводле матэрыялаў крымінальнай справы, палкоўнік Клімянкоў браў грошы і матэрыяльныя каштоўнасці за тое, што дапамагаў некаторым камерсантам вырашаць праблемы з правахоўнымі органамі: адмяняў пастановы аб арышце маёмасці, пераходзіў праводзіць праверкі. Разам з тым, як лічыць следства, многія праблемы прадпрыемствам ён сам жа штучна і ствараў, каб потым была нагода выступіць у ролі «дабрадзея». Інакш кажучы, міліцэйскі начальнік быў своеасаблівым «дахам» для бізнэсменаў. Зразумела, што ў падобных справах не абходзілася без памагачы. Сярод хаўруснікаў Івана Клімянкова быў, між іншым, яшчэ адзін міліцыянер, палкоўнік са сталічнага ГУУС Георгій Жук. Ён зараз знаходзіцца ў вышукі.

«Карупцыйны траст» лопнуў улетку мінулага года. Тады «шасцёрка» трапіла за кратаы. Следства вылося больш чым год. Напрыканцы верасня судовае калегія па крымінальных справах Вярхоўнага суда пачала разгляд справы. А ўчора быў абвешчаны прыгавор. Самае суровае пакаранне атрымаў Іван Клімянкоў. Ён прызнаны віновым у злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, атрыманы хабару ў асабіста буйных памерах і асуджаны да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Колішні міліцыянер таксама пазбаўлены звання «палкоўнік». Астатнія фігуранты гэтай карупцыйнай справы атрымалі тэрміны ад 3 да 8 гадоў пазбаўлення волі ў залежнасці ад цяжкасці віны. Прыгавор вышэйшай судовай інстанцыі канчатковы і абскарджанню не падлягае.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛАГОРЗДРАВНИЦА» БЕЛАПС (ПРОДАВЕЦ) СОВМЕСТНО С УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

проводят открытой аукцион по продаже комплекса зданий, сооружений и оборудования филиала «Детский санаторий «Дружба» в районе поселка Городище Минского района (далее — объект). Продажа подлежит административное здание (84,9 кв. м), лечебный корпус (304,9 кв.м), спальный корпус № 1 (207,9 кв.м), спальный корпус № 2 (409,0 кв.м), спальный корпус № 3 (214,1 кв.м), спальный корпус № 4 (143,0 кв.м), столовая (1956,2 кв.м), веранда 61,9, водолечебница (75,5 кв.м), склад (25,1 кв.м), котельная (500,9 кв.м), ангар (559,1 кв.м), гараж (312,2 кв.м), пристройка к гаражу (82,9 кв.м), артезианский скважина питьевой и минеральной воды, ограждения, емкости, площадь земельного участка 10,73 га. Начальная цена 2 200 000 000 рублей включая НДС.

Размер задатка составляет 5% от начальной цены лота и перечисляется на расчетный счет № 3012024570010 в филиале ОАО «Белпромстройбанк» по Минской области, код 153001331 г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, УНП 190398583, УП «Минский городской центр недвижимости». Порядок проведения торгов оговорен в условиях проведения аукциона. Договор купли-продажи заключен в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона. Закрепление земельного участка за новым собственником будет произведено местной землеустроительной и геодезической службой. Покупатель объекта обязан выполнить следующие условия: — реорганизовать акт землепользования; — соорудить забор по границе земельного участка между покупателем и объектом; — обеспечить жильцов общежития филиала «Детский санаторий «Дружба» жизненно необходимыми условиями проживания (отопление, электроэнергия, водоснабжение и канализация) на условиях договора между покупателем и УП «Белгородздравница» БелАПС.

Оплата за объект производится в соответствии с договором купли-продажи. Аукцион состоится 9 января 2007 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 8 января 2007 г. до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39.

Контактный телефон: (8-017) 227-40-22.

31 снежня ў паліклініках — выхадны дзень

У сувязі з пераносам працоўнага дня з 2 студзеня 2007 года на 30 снежня 2006 года Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь былі ўнесены пэўныя змяненні ў працоўны графік медыцынскіх устаноў.

Так, у адпаведнасці з загадам Міністэрства аховы здароўя, амбулаторна-паліклінічныя арганізацыі 30 снежня працуюць па графіку будніх дзён, 31 снежня ў амбулаторна-паліклінічных устаноў — выхадны дзень, 1 студзеня 2007 года яны працуюць па святочнаму графіку (у паліклініках можна будзе знайсці дзяржных спецыялістаў) і 2 студзеня — па суботным графіку. Бальнічныя арганізацыі працуюць 30 снежня па графіку будніх дзён, 31 снежня — па графіку работы ў выхадныя дні, 1 студзеня — па графіку работы ў святочныя дні і 2 студзеня — па суботным графіку. Надзея НИКАЛАЕВА.



ЗВЯЗДА

ЧЫРВОНАЯ

МЫ ПІШАМ ГІСТОРЫЮ

На кастрычніцкай сустрэчы з лідарамі буйнейшых маладзёжных грамадскіх аб'яднанняў краіны Прэзідэнт Беларусі даручыў да канца года распрацаваць структуру новай, аб'яднанай арганізацыі. Ці ўдалося справіцца з пастаўленай задачай, якія гапоўныя вынікі года ў «арганізаванай моладзі» і што цікавага намечана на будучы? — з гэтымі пытаннямі «Чырвоная Змена» звярнулася да Першага сакратара Цэнтральнага камітэта Грамадскай арганізацыі БРСМ Леаніда КАВАЛЕВА.

— Можна сказаць, што мы з задачай справіліся. Пра гэта сведчыць рэарганізацыя, якая нядаўна адбылася ў БРСМ. Сакратарамі Цэнтральнага камітэта сталі кіраўнік Беларускага аб'яднання моладзі Аляксандр Юшкевіч і старшыня Пянерскай рэспубліканскай арганізацыі Наталія Абрамец. Яны былі абраны на апошнім пленуме — гэта доказ таго, што мы ідзем назустрэч адзін аднаму, імкнёмся працаваць пад адным крылом, у адным ключы, каб не распыляць фінансавыя рэсурсы, больш цесна ўзаемадзейнічаць, іці вывераным крокам. Мы кажам сёння пра бесперапыннае выхаванне чалавека ў сістэме адукацыі. Гэта і значыць: акцыябронак-пянерчлен БРСМ-школы-ПТВ-СНУ-ВНУ-прадпрыемства.

Сёння мы найбольш заклапочаны школьнай моладдзю. Нам трэба закрыць прабелы ў патрыятычным выхаванні дзяцей. Як толькі малое трапляе ў школу, яно павінна адразу ж, у добрым сэнсе гэтага слова, трапляць у арбіту нашых структур. Гэта і пянеры, і БРСМ. Калі вучань будзе ў аб'яднанні на працягу ўсіх школьных гадоў, гэта, безумоўна, дасць добры вынік. Мы павінны справіцца з тым, каб сфарміраваць годнага грамадзяніна Беларусі.

— Чаму менавіта «акцыябронак»? І на беларускую мову не перакладаецца...

— Па-першае, што датычыцца беларускай мовы, то і «акцыябраты» — гучыць нармальна. Па-другое, пянерская арганізацыя на самой справе была створана ў кастрычніку — окцябры па-руску — 1922 года. У май былі падрыхтаваныя дакументы, але рэальна яна была створана ў кастрычніку. Што датычыцца мовы... У гэтым няма нічога ненармальнага, бо ў нас дзве дзяржаўныя мовы.

Я хацеў бы таксама дадаць, што на Злёце пянераў прынята рашэнне ўнесці змены ў сімволіку Пянерскай арганізацыі: значок і галыштук. Галыштук стане ўжо без сінікі і белых палос, а будзе афарбаваны ў колеры дзяржаўнага сцяга і ў тых жа прапорчыхах — дзве трэці — чырвоны і адна трэць — зялёны. Лічу гэта правільным. Пянерскі значок, які быў бела-чырвоным, стаў таксама зялёна-чырвоным. Акрамя таго, змяніўся і наш БРСМ'аўскі значок. Ён стаў удвая большым. Мы сёння вяртаемся да таго, што і ў акцыябрат павінен быць значок, і разглядаем варыянты, адзін з якіх будзе зацверджаны ўжо ў студзені на пасяджэнні Пленума Цэнтральнага савета Пянерскай арганізацыі. Іншымі словамі, мы пішам гісторыю...

— Варыянты акцыябратчых значкоў, я гляджу, таксама паўтараюць сілуэт савецкага аналага.

— Звязда — гэта сімвал абярэга. На самой справе гэта вельмі старажытны знак, які мае шматлікія чагадоўныя гісторыю. Яшчэ ў X—IX стагоддзях да нашай эры існавала пяціканцова зорка. У варыянтна значка ўнутры звязды змешчаны абрысы Беларусі — гэта можна



Фота Сяргея КУМЛІНА

прачытаць так: я абараняю сваю краіну і краіна абараняе мяне. Есць яшчэ варыянт значка з кастром — сімвалізуе сувязь з Пянерыяй. Я не ведаю, які выбіраць юнакі і дзяўчаты. Але любы з іх будзе насіцца на левым боку — каля сэрца, што таксама сімвалізуе любоў да радзімы.

— Леанід Леанідавіч, у наступным годзе газета «Звязда» адзначае сваё 90-годдзе. «Чырвоная змена», якая з'яўляецца сёння маладзёжнай укладкай старэйшай цэнтральнай газеты краіны, прапаноўвае вашай арганізацыі — свайму заснавальніку — прыняць удзел у сумеснай акцыі нашай газеты і Музея Вялікай Айчыннай вайны. Размова таксама ідзе пра патрыятычнае выхаванне. Бо гісторыя газеты — гэта гісторыя краіны, і гісторыя гераніяч. Мы плануем распуская герояў «звяздоўскіх» публікацыяў, раскажаце пра іх сённяшні дзень, а таксама наладзіць віктарыну...

— Я згодны з вамі, мэта гэтай акцыі сучасныя з тым, што робіць Саюз моладзі, думаю, знойдзецца не мала маладых людзей, якім будзе цікава і падшыўкі «звяздоўскія» пагаарты, і з ветэранамі сустрэцца, распяцьці іх пра спадчыну мінулых дні і дапамагчы ў праблемах сённяшніх. Мы і так гэта робім, калі ж у гэтай рабоце з'явіцца такая цікавая афарбоўка — старонкі старэйшай газеты краіны, то гэта здорава.

— Калі ўзгадаць вынікі 2006 года, што было самым прыкметным, яскравым у рабоце БРСМ?

— Тое, што мы аб'ядноўваемся з Пянерыяй і Беларускамі камітатам маладзёжных арганізацый. Гэта — упершыню. Гэта вельмі сур'ёзны крок. Ствараецца больш дынамічнае, больш запаснае аб'яднанне моладзі, мэта якога — будаваць беларускую дзяржаву. Акрамя таго, я лічу, што мы добра «падраслі» — толькі за апошнія тры месяцы да нас прыйшлі 15 тысяч юнакоў і дзяўчат. Гэта таксама гаворыць пра тое, што моладзь падзяляе ідэю арганізацыі. Сёння ў радах Саюза ўжо каля 370 тысяч маладых людзей, акрамя таго, пянераў — 620 тысяч.

Сур'ёзны ўдзел мы бярэм у выбарах у мясцовыя Саветы. Упершыню ў гісторыі ад БРСМ зарэгістравана 1450 кандыдатаў у дэпутаты. Вынікі мінулых выбараў — 234 чалавекі. Выбары пакажуць меркаванне народа, ці акажа ён давер маладым прадстаўнікам ад Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Але магу сказаць, што вылучаны самыя актыўныя маладыя людзі, тыя, хто можа рэальна нешта змяняць, ствараць, прапаноўваць. Гапоўнае — гэта хлопцы і дзяўчаты, які кажуць, з ідэяй у галавах, яны ўносяць новы подых на месца. Яны будуць абараняць інтарэсы моладзі, калі трэба, прабіваць праблемныя пытанні.

— На наступны, 2007 год, якія вы ставіце перад сабой задачы?

— Першае, мы павінны дакладна адпрацаваць структуру ўзаемадзеяння з Пянерыяй і Беларускамі камітатам маладзёжных арганізацый. Каб не толькі Мы разумелі, што гэта трэба, каб і на месцах моладзь зразумела, што гэта правільна. Для гэтага патрэбна будаваць дакладную структуру пераамяннасці — пакуль тое, чаго ў нас няма.

Другое, нам патрэбна сёння больш «ударыць» на якасць. Маецца на ўвазе кадрова палітыка. Мы праводзім атэстачыю кадры. На мінулым тыдні абараніліся ўсе сакратары, у студзені — лютым пройдзе атэстачыю астатнія кіраўнікі па ўсёй вертыкалі.

Трэцяя наша задача — выхад на міжнародную арэну. Апошнім часам пашырыліся нашы стасункі з моладдзю іншых краін: з Грэцыяй, Кітаем, Венесуэлай. Па-ранейшаму застаюцца добрыя адносіны з Расіяй і Украінай і з канструктыўнымі маладзёжнымі грамадскімі аб'яднаннямі, тымі, якія ствараюць, а не ламуюць. Наша задача — стаць паўнапраўным членам Сусветнай дэмакратычнай федэрацыі моладзі (СДФМ) у 2007 годзе. Гэта дазволіць нам на міжнароднай арэне годна прадстаўляць Рэспубліку Беларусь, бо грамадскасць за мяжой не ведае рэальных падзей, якія адбываюцца ў нашай краіне. Мы жадаем перакуліць уяўленні аб Беларусі з галавы на ногі.

— Камсамольскае возера стане маладзёжнай будоўляй у 2007 годзе?

— Канешне. Два сур'ёзныя аб'екты вызначаны ў нас для такіх будоўляў — гэта спорткамплекс «Мінская арэна» і Камсамольскае возера. У кожным аграпрадуку будзе працаваць студэнцкі атам.

— Што ж, поспехаў вам і Саюзу, хай будзе год цікавым і насычаным!

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Актуальнае пытанне

ЯК ЗМЕНШЫЦЬ СУМУ АПЛАТЫ ЗА НАВУЧАННЕ?

Паважаная рэдакцыя, я навусяюся на завочным аддзяленні БНТУ за ўласнае сродкі. Зараз знаходжуся ў дэкрэтным адпачынку. Выховаю дзіця адна. Атрымліваю на яго дапамогу ў памеры 154 тысяч рублёў. Мая маці недзе пачула, што цяпер студэнтам, якія навусяюцца на платнай аснове, могуць прадастаўляцца 60-працэнтныя скідкі. Даламажыце даведацца, так гэта ці не, якая катэгорыя студэнтаў можа прэтэндаваць на скідкі і ці могу я трапіць у кола гэтых «шчаслічыхкаў»?

З павагай, Вольга Бабініч, в. Шкава, Акцыбратскі раён.

Сапраўды, 28 лютага 2006 года кіраўніком нашай дзяржавы быў падпісаны Указ «Аб некаторых пытаннях платнага навучання ў дзяржаўных установах, што забяспечваюць атрыманне вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі». У гэтым дакуменце, у прыватнасці, было вызначана кола асоб, якім могуць прадастаўляцца скідкі са сфарміраванага кошту навучання. А Саветам Міністраў у трохмесячны тэрмін пасля прыняцця ўказа быў распрацаваны і зацверджаны парадок прадастаўлення скідкаў са сфарміраванага кошту навучання, іх памеры, а таксама адзіны для ўсіх дзяржаўных ВНУ і ССНУ, незалежна ад іх ведамаснай прыналежнасці, парадок пераводу студэнтаў і навучнікаў з платнай на бюджэтную форму навучання.

Да асоб, якія могуць прэтэндаваць на зніжэнне кошту навучання, адносяцца: — студэнты і навучнікі, якія дасягнулі высокіх паказчыкаў у вучэбна-пазнавальнай, навукова-даследчай дзейнасці і грамадскай рабоце;

— дзеці з малазабяспечаных і шматдзетных сем'яў, дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў;

— маладыя людзі, якія падчас свайго навучання (на ўзросце ад 18 да 23 гадоў) страцілі апошняга са сваіх бацькоў;

— інваліды I, II і III груп і дзеці-інваліды ва ўзросце да 18 гадоў;

— асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпелых на Чарнобыльскай АЭС»;

— дзеці ваеннаслужачых, работнікаў орга-

наў унутраных спраў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях і органаў фінансавых расследаванняў, якія загінулі ці сталі інвалідамі пры выкананні службовых абавязкаў.

Хутчэй за ўсё, вы трапіце ў катэгорыю «малазабяспечаных грамадзян», бо згодна з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб прыраўненні мінімуме», да малазабяспечаных адносяцца грамадзяне (сем'і), якія па аб'ектыўных прычынах маюць сярэднедушавае даход ніжэй бюджэту праграмаванага мінімуму (на сёння БПМ складае 165 тысяч 790 рублёў).

Студэнтам і навучнікам, якія могуць прэтэндаваць на атрыманне скідкаў, так бы мовіць, па сацыяльных крытэрыях (сіроты, інваліды, малазабяспечаныя грамадзяне і г.д.), скідкі прадастаўляюцца толькі пры ўмове атрымання імі ў навуцальным годзе па ўсіх прадметах адзнак не ніжэй 6 балаў, уключаючы адзнакі па выніках здачы экзаменаў, дыферэнцыяваных запіскаў, курсавых работ, праектаў, усіх відаў практыкі, прадугледжаных вучэбным планам, і адзнак па невывесеных на экзаменацыйную сесію дысцыплін. Скідкі для гэтай катэгорыі студэнтаў і навучнікаў складаюць 40 працэнтаў ад сфарміраванага кошту навучання. На 60-працэнтныя скідкі могуць разлічваць толькі студэнты-выдатнікі, якія маюць сярэдні бал па спяхавасці за папярэдні навуцальны год больш як 9,0.

Скідкі прадастаўляюцца студэнтам на падставе рашэння камісіі, якая ствараецца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі. Студэнты і навучнікі, якія жадаюць атрымаць скідкі ў будучым навуцальным годзе, падаюць пісьмовую заяву ў камісію да 20 жніўня і прыкладаюць да заявы даведку аб складзе сям'і і даведкі аб фактычна атрыманых даходах на кожнага члена сям'і за апошнія 12 месяцаў, якія папярэднічалі месяцу падачы заявы. Усе скідкі прадастаўляюцца тэрмінам на адзін навуцальны год. Студэнты і навучнікі, якія маюць акадэмічную запыханнасць па выніках навуцальнага года, прэтэндаваць на лютоту не могуць. Камісія можа таксама пазбавіць студэнта і навучніка скідкі ў выпадку атрымання ім нездавальняючых адзнак у час экзаменацыйнай сесіі або парушэння правілаў унутранага распрадуку і грамадскага парадку.

падзяліся цяплом душы сваёй

У Оршы да пачатку Новага года праходзіць дабрачынная акцыя «Падзяліся цяплом душы сваёй», якую арганізавала гаркам БРСМ. У ёй удзельнічаюць больш за 100 пярвочных арганізацый БРСМ. Маладыя энтузіясты збіраюць рэчы, канцыльскія тавары і цацкі для дзяцей-інвалідаў і дзяцей з малазабяспечаных сем'яў...

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Мастацтва для вясковай дзятвы

На Міншчыне працягваецца актыўная работа па пашырэнню сеткі філіялаў і класаў дзіцячых музычных устаноў і школ мастацтваў у вёсцы. Як адзначылі ва ўпраўленні ідэалагічнай работы Мінскага аблвыканкома, сёлета дадаткова былі адкрыты 3 філіялы і 22 класы. Увогуле, цяпер адпаведна сетка складаецца з 47 пазашкольных навуцальных устаноў, з якіх 24 дзіцячыя школы мастацтваў, дзе займаюцца больш чым 2,7 тысячы дзяцей. Агульная ж колькасць навуцэнцаў складае 4,7 тысячы чалавек.

Мікалай ЛІТВІНАЎ.

Аперацыя «Фасолька»: працяг будзе

Першы беларускі дабрачынны аукцыён твораў мастацтва дапамог папоўніць рахунак хворага хлопчыка Лёшы Маісева больш чым на 10 000 долара ЗША.

«Аперацыя Фасолька» — гэта дабрачынная акцыя, якая ладзіцца дзеля хворых дзяцей, якім трэба хвалявацца пераперацыя на перасадцы ныркі. Сёння ў перасадцы маюць патрэбу каля 20 беларускіх дзяцей. Ім вырашыў дапамагчы грамадскі рух «Праект Плюс», які арганізавалі неабяжыя людзі.

Дзеля іх адбылася першая дабрачынная выстава і аукцыён твораў мастацтва. Выдатныя беларускія мастакі аддалі свае працы на выставу, а грошы, якія былі атрыманы падчас аукцыёна, паступалі адразу на дабрачынны рахунак. Палова лотаў была прададзена на аукцыёне. Самым дарагім з іх стала скульптура Андрэя Асташова: «Той, які прысеў». Яе пачатковы кошт падняўся ў тры разы, у выніку твор быў куплены за 2100 долараў ЗША. Лёша з мамай, здавалася, перасталі дыхаць, назіраючы за таргамі — іх вынік непасрэдна ўплывае на магчымасць аперацыі, якая каштуе ў Маскве каля 10 000 долараў ЗША.

На рахунку 11-гадовага Лёшы да гэтага моманту была пэўная сума грошай, сабраная бацькамі, якія думаюць толькі пра тое, каб захаваць жыццё сына. Калі карыстацца словамі ўрачоў, то ў Лёшы цяпер тэрмінальная стадыя хронічнай нырачнай недастатковасці. Ныркi не спраўляюцца з ачысткай крыві ад таксічных рэчываў і ўзровень некаторых з іх існае пагражу жыццю, з'явілася малакроўе. Хлопчык жыве са спецыяльнай трубачкай, па якой 4 разы на дзень залівае спецыяльны раствор, сам жа ў лівае праз 6 гадзін. І пакарліва чалавек тае часу, калі аперацыя стане магчымай. Мастацкая акцыя яе наблізіла, але цуд яшчэ цалкам не выслеў. Таму што цуд у гэтым выпадку ствараецца ўсім светам. Усімi неабяжымамі людзьмі, якія жывуць у нашай краіне. Разлічваючы на іх дабрацю, мы паведнаем, што ёсць спецыяльны «Дабрачынны рахунак на лячэнне Маісева Аляксея Леанідавіча», УНП 100233809 ЦБУ №4 ОАО «Партытатбанк» г. Мінск, МФО 153001782, р/с № 3134901300016/974

І усё-такі на гэтым «Праект Плюс» не збіраецца спыніцца. У жыццёвай неабходнасці падобных акцый ініцыятары ўпэўнены, калі падчас падрыхтоўкі да выставы адна дзятчынка памерла, не дакаваўшыся свайго кошта. Акрамя Лёшы Маісева на цуд спадзяецца яшчэ і 16-гадова Вольга Ніямровіч, імя якой таксама трапіла пад увагу «Праекта Плюс».

Мастак Васіль Матусевіч, адзін з арганізатараў і ўдзельнікаў дабрачыннага аукцыёна, лічыць так пачатак вельмі добрым. Але важна, каб ён не перацягваў, прычым, не толькі ў сталіцы. Ларыса ЦІМОШЫК.

НАВУЧЭНЦЫ З МАГІЛЁЎШЧЫНЫ ПАБЫВАЛІ ў САМЫМ СЭРЦЫ ДЗЯРЖАВЫ

Рэспубліканская дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» ладзіцца не першы год. Адным з сёлётных мерапрыемстваў стала экскурсійная паездка ў сталіцу школьнікаў з Магілёўшчыны. Паўна, самым незвычайным і цікавым аказалася наведванне Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусі.

Маладыя (а пра некаторых нават лепш сказаць «маленькія») госці — вучні 5—11 класаў — самыя адораныя дзеці вобласці: выдатнікі, спартсмены, актывісты, удзельнікі і пераможцы разнастайных конкурсаў БРСМ. Гасцінцыя гаспадары — супрацоўнікі Савета Рэспублікі.

Ідэя такой паездкі належыць Аляксандру ДАЛЖЭЎСКАМУ, члену Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па дэмаграфічнай бяспецы і сацыяльнаму развіццю, сакратару ЦК БРСМ:

— На сустрэчы ў Крычаўскай гімназіі, што прайшла ў рамках рэспубліканскага Дня інфармавання, мы па прасобам і жаданню дзяцей сумесна прынялі рашэнне наведаць сталіцу. Цудоўна, што ўдалося выканаць гэта абяцанне ў адыдохічым годзе і ў атрымалі такі цудоўны падарунак на праездадні святла! Асабліва прыемнае сустрэцца менавіта з жыхарамі Магілёўшчыны, паколькі мне казалі там давер, абраўшы мяне членам Савета Рэспублікі.

А пра парламенцкую «хулію» раскажалі супрацоўнікі сакратарыята Савета Рэспублікі — Аляксандр Новік і Леанід Матрашыла.

— Савет Рэспублікі — найвышэйшы заканадаўчы орган нашай краіны. Як казаў знакаміты мысліцель Жан-Жак Русо: «Заканадаўчая ўлада — сэрца дзяржавы, а выканаўчая — мозг». Дык вось мы з вамі знаходзімся зараз у самым сэрцы дзяржавы, — пранікнёна пераконваў Леанід МАТРАШЫЛА, начальнік упраўлення інфармацыі.

Леанід Станіслававіч паказаў малым гледачам слайды — кам'ютарную прэзентацыю, выведзеную на вялікі праектар, пра Савет Рэспублікі, яго гісторыю, структуру, пэўнамоцныя — і правёў віртуальную экскурсію па сайце Савета Рэспублікі.

— У суветнай практыцы ёсць тэндэнцыя да стварэння менавіта двухпалатнага парламента, — каза Леанід Станіслававіч. — Калі ў 70-х гадах мінулае стагоддзе двухпалатнага парламента ў Беларусі, які ў Польшчы, Нідэрландах, Францыі, Італіі двухпалатны парламент. Зараз Савет Рэспублікі працуе ўжо ў 3-м скліканні і налічвае 59 чалавек. Амаль палова з іх — людзі, якія маюць практыку парламенцкай работы. Вас, пэўна, цікавіць, колькі ў Савета Рэспублікі жанчын? Кожная 3-я! Прыблізна столькі ж прадстаўнікоў дзяржаўных органаў. 23 члены Савета Рэспублікі — заслужаныя працаўнікі той ці іншай сфэ-

ры, сярэд іх Герой Беларусі. Герой сапраўды, тры народныя артысты, лаўрэаты разнастайных прэмій, навукоўцы — дактары і кандыдаты навук.

Асноўная задача Савета Рэспублікі — адабраць ці адхіляць прынятыя Палатай Прадстаўнічай Савета Рэспублікі ўдзельнічае ў рашэнні шэрагу самых важных кадравых пытанняў на дзяржаўным узроўні, напрыклад, дае згоду на назначэнне Прэзідэнта Старшыні Канстытуцыйнага Суда, Старшыні Цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенню рэспубліканскіх рэфэрэндумаў, Генеральнага пракурора і інш.

Прэзідыум — гэта кіраўніцтва Савета Рэспублікі, прадстаўленае Старшыней Савета Рэспублікі, яго намеснікам і старшынямі шасці пастаянных камісій. Дарэчы, сама шматколкасная камісія — Пастаянная камісія па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы, якую ўзначальвае Мікалай Іванавіч Чарнінец.

У сваім выступленні Леанід Матрашыла не забыў узгадаць і сакратарыят:

— У абавязкі сакратарыята ўваходзіць прававое, арганізатарнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне дзейнасці Савета Рэспублікі.

Чым займаюцца пастаянныя камісіі ў сесійны і межесійны перыяды? Падрыхтоўкай заключэнняў па праектах законаў, распрацоўкай законапраектаў, арганізацый і правядзеннем парламенцкіх слуханняў (у прыватнасці, нядаўна былі прысвечаны праблемамі СНІДУ).

Звярнуліся і да гісторыі: было згадана, што першае пасяджэнне Савета Рэспублікі адбылося 13 студзеня 1997 года. Так што школьнікам пашанцавала наведаць Савет Рэспублікі літаральна напярэдадні юбілею! Гэта добрая нагода азірнацца і паглядзець, што зроблена:

— За гэты час было праведзена 27 сесій, — каза Леанід Станіслававіч. — 146 пасяджэнняў, разгледжана 1095 законапраектаў (з іх 1039 адобрана, 56 адхілена), ратыфікавана 329 міжнародных дагавораў, прынята 26 кодэксаў і 223 дэкреты Прэзідэнта.

Начальнік упраўлення інфармацыйных рэсурсаў і тэхналогіі Аляксандр НОВІК пазна-



шчы гэту праблему, у фазе ўстаноўлены вялікі экран, там бачна ўсё, што адбываецца ў зале. Месцы запрошаных не асначыены мікрафонамі, аднак ёсць вынасныя мікрафоны. Жадаючы выказацца націскае адпаведную кнопку, сігналы прымаюцца і фарміруюцца чарга, ён менш парадкавызначнае старшынстваючы, які сам аб'яўляе, хто возьме слова, напрыклад, «Аляксандр Пятровіч, вы можаеце?» Паглядзець, на яго рабочым месцы загарэў фотадыёд, гэта азначае, што мікрафон уключаны. Малады чалавек, які сядзіць зараз на месцы Аляксандра Пятровіча, можа выказацца. Усё, што мы гаворым, запісваецца, наоверсе, на балконе, для гэтага ёсць спецыяльнае абсталяванне. Нашы супрацоўнікі рытуальна стэнграм пасля кожнага пасяджэння. Выдзецца таксама і відэазаніс 4-ма відэакамерамі. Першая здымае запрошаных, вось гэта, злева ад манітора — увесь зал, 3-я — прэзідыум, 4-я — тыя, хто на трыбуне. Карціна выводзіцца на праектар у фазе. Журналісты звычайна знаходзяцца ў прэс-цэнтры, дзе таксама ёсць экраны, каб можна было назіраць за тым, што адбываецца ў зале.

Мы ў стане забяспечыць членаў Савета Рэспублікі нагляднай інфармацыяй. Робіцца гэта пры дапамоце праектара, на якім гледзілі прэзентацыю і вы.

У прэзідыуме знаходзіцца старшыня прэзідыума (часцей за ўсё гэта Старшыня Савета Рэспублікі — Геннадзь Навіцкі), яго намеснік — Аляксандр Абрамчыч, а таксама нарышч, памочнік старшыні, начальнік сакратарыята. Месцы ў прэзідыуме абсталяваны такім жа чынам, які месцы членаў Савета Рэспублікі, акрамя таго тут ёсць персанальныя маніторы, на якіх адлюстравваецца тое ж, што і для членаў Савета Рэспублікі на вялікіх маніторах. Калі старшыня хоча выказацца, скажам, начальнік сакратарыята, у таго на рабочым месцы загарэацца чырвоная лямпачка і гучыць зуммер.

Напрыканцы сустрэчы слова ўзяў Аляксандр Далжэўскі: Цяпер вы будзеце глядзець па тэлебачанні пасяджэнні СР і шукчы месцы, на якіх сядзелі сесію. Вось, напрыклад, хлопцы і дзятчыны сядзіць на маім рабочым месцы, а яго сусед — на месцы Мікалая Фёдаравіча Дамашкевіча, губернатара Мінскай вобласці. А вось працоўнае месца Барыса Васільевіча Батуры, губернатара Магілёўскай вобласці, засталася неакраўнутым — ніхто не пасягнуў (смяецца). У кожнага се-



Выпрабавана на сабе

БРЭКЕТ-СИСТЭМА Ё ДЗЕЯННІ

ПРАЛОГ

Раней было так: стоматалагі птыгаліся, ці не было ў мяне траўмы, а пачуўшы адмоўны адказ, запісалі ў картку «анамалія станавіцца зубоў». Значыцца пры першай жа магчымасці птытацца, паказваючы чамусьці на свой рот: «Гэта зараз модна так?».



3 металічныя замочки на зубах не засумуеш.

Скобы, жалезкі, замочки... Як толькі не называюць шматпакутныя брэкеты, праўда, хутчэй шматпакутны станавіцца іх гаспадары... У першы вечар, а таксама ў тры наступныя дні мне чацэлася адраваць тэя кавалкі металу разам з зубамі, а зараз... Зараз я люблю паўтараць, што прыгажосць — страшэнная сіла, яна ж патрабуе ахвяр, яна ж выратуе свет... Дні на календарыку я, вядома, не закрэсліваю, аднак «тэрмін» свой адлічваю... зубнымі шоткамі. З разліку шотка — на 2 месяцы, скажу, што зараз карыстаюся 5-й і як мінімум стоўкі ж дзевяццацца выкарыстаць пасля... разам з непамёрнай колькасцю спецыяльных артадонтных ёршышкаў і апалоскавальнікаў для ротавай поласці, якія сталі за гэты час маімі лепшымі сябрамі.

АДЗІН БРЭКЕТ У ПОЛІ НЕ ВОІН Пра асаблівасці лячэння расказвае ўрач-стоматалаг, артадонт 1-й катэгорыі з 6-гадоваым стажам Валерыі Баленда: — Брэкет (у перакл. з англ. — замок) — гэта няздымны артадонтны апарат, які дзейнічае механічна. Асобны брэкет уяўляе сабой маленькую пласціначку, праграмаваную станавіцца пэўнага зуба, таму кожны брэкет — індывідуальны для кожнага зуба.

Сам па сабе брэкет у полі не воін, ён «працуе» ў звязцы са шматлікімі спецыяльнымі прыстававаннямі: дугамі, цягамі, ланцужкамі, спружынамі, кольцамі і інш., замацаванымі на абедзвюх сківіцах, — каталог найменняў гэтых элементаў і іх разнавіднасцяў налічвае больш як 200 стонарок. Лячэнне дзевяццаці сістэма, таму больш карэкта будзе называцца гэта «брэкет-сістэмай». Дугі вырабляюцца са спецыяльнага сплаву, які валодае ўнікальнай памяццю формы: як яе ні згінаў, яна імкнецца заняць зыходнае становішча. Дуге надаюць форму ідэальнага зубнога рада і яна не здаецца нават пад удзеяннем крывых зубоў пацыента, наадварот,

му? Абумоўлена гэта некалькімі прычынамі: па-першае, брэкеты фіксуюцца на пастаяннай зубоў; па-другое, лячыць у такім зрусце, калі сківіца яшчэ канчаткова не сфарміравалася, прасцей, лягчэй і хутчэй; па-трэцяе, вынік будзе больш стойкі — арганізм толькі-толькі фарміруецца, і на гэтай яшчэ неакрэплай сістэме мы будзем сваю, правільную. У процілеглым выпадку, калі арганізм сфарміраваўся і няправільны прыкус стаў устойлівым, трэба памаць і будаваць новае. Такія «забудовы» неадстаткова ўстойлівыя, бо арганізм будзе скіравацца на тое, каб вярнуць папярэдняе становішча. Аднак лячэнне ў дзіцячым узросце мае свае складанасці: у дзвёх годзі зубы менш насычаны мінеральнымі рэчывамі, таму брэкеты для іх небяспечныя развіццём карысця і пгментацыі. Маленькім пацыентам патрабуецца вельмі рупліва гігіена, пракантраляваць гэта ў сваю чаргу абавязаны ўрач. Калі гігіена дрэнная, такім дзецім лепш на гэтым этапе не ставіць брэкету, а лячэнне адкласці да таго часу, пакуль у іх не з'явіцца матывацыя. «На брудныя зубы брэкеты ставіць нельга!» — любіць паўтараць артадонт. Але гэта не адзіны момант — трэба таксама ўлічваць, што ў падлеткаў ідзе гарманальны ўсплеск, варта сачыць за тым, наколькі гарманічна развіваецца хлопчык ці дзяўчынка, ці ў норме функцыянаванне залозў ўнутранага сакрэці. Існуе таксама магчымасць збоўў ў гарманальным фоне, што прыводзіць да парушэння кальцыевага абмену ў крыві, а гэта, зразумела, адмоўна адбіваецца на стане зубоў.

Паводле назіраняў Валерыі Леанідавіча, сярод пацыентаў больш за ўсё маладых жанчын, якія звяртаюцца да артадонта з нейкімі эстэтычнымі дэфектамі (працэнтаў 80 выпадкаў). Узрост пацыентаў у сярэднім 18—25 гадоў.

САМЫЯ РАСПАЎСЮДЖАНЫЯ АПАСЕННІ Па-першае, пацыенты непакояцца, што пасля лячэння праражуцца зубы мудрасці, якія могуць парушыць дасягнутае з такімі цяжкасцямі ідэальнае становішча зубоў. Па-другое, існуе меркаванне, што да перыяду палавой спеласці зубы раўняюць не мае сансу, бо сківіца потым вырасце і ўсё зменіцца. Каментуе Валерыі БАЛЕНДА: — На сёння артадонты сцільныя да выдалення зубоў мудрасці яшчэ ў зародковым стане, не чакаючы пакуль яны вырастуць і нешта паруюць. Асабліва гэта датычыцца тых выпадкаў, калі назіраецца відавочны дэфіцыт

месца. А наконт росту сківіцы, яе трэба прагназаваць: існуюць спецыяльныя метады, якія дазваляюць вылічыць, наколькі вырасце чэлюсьці і як зменіцца яе становішча. Усе гэтыя фактары неабходна ўлічваць. Сапраўды, у некаторых выпадках лячэнне лепш адкласці ці праводзіць яго не брэкет-сістэмай. Да таго ж у дзевяці артадонтных пласціначках, і калі праведзена добрая падрыхтоўка, далейшае лячэнне пойдзе намянога прасцей. Таму пласціначка з'яўляецца не выладае: калі доктар кажа трэба, значыць трэба!

ПЕРАД ТЫМ, ЯК... ставіць брэкеты, трэба правесці шматлікія падрыхтоўчыя мерапрыемствы: залячыць усе зубы, зрабіць панарамны здымак (не кожнага зуба паасобку, а ўсіх разам) і... пракансультавацца ва ўрача.

Доктар павінен быць уважлівым да агульнага стану пацыента, — адзначае Валерыі Леанідавіч, — трэба вывучаць гарманальны фон (рабіць адпаведныя аналізы), глядзець, якія ёсць унутраныя праблемы — наўянасць сарцавыя і хрытанічныя захворванні. У ідэале праводзіцца яшчэ і генетычны даследаванні. Увесь гэты комплекс патрэбны для таго, каб адэкватна правесці лячэнне. Пацыенты часта цікавяцца, ці абавязкова выдаліць здаровыя зубы для лячэння брэкет-сістэмай. Адказваем: гэта залежыць ад многіх фактараў — дзятназу, тактыкі лячэння, стану зубоў і інш. Адны артадонтны радыкальна ставяць на пазіцыях «за выдаленне», іншыя — супраць. Я ж прытрымліваюся меркавання, што трэба сумяшчаць і ўлічваць наступствы.

ПАСЛЯ ТАГО, ЯК... Трэцяя, заключная частка лячэння, — рэтэнцыйны перыяд, які адпавядае двум тэрмінам нашэння брэкет-сістэмы, — кажа Валерыі Леанідавіч. — Тут патрабуецца больш за ўсё ўвагі: вылічыць можа кожны, а вось захаваць вынік... вельмі складана. Ад таго, якую стратэгію для лячэння абраў урач, залежыць канчатковы вынік — не той, калі брэкеты толькі-толькі знялі, а аддалены — праз 3—5 гадоў.

Каб замацаваць дасягнутае, дзевяццацца карыстацца тым ці іншым рэтэнцыйным апаратам. Наогул існуе больш за сотню разнавіднасцяў, для кожнага выпадку доктар падбірае самы прыдатны: адным клеецца няздымны рэтынёр (нешта падобнае на шыну), а іншым раіць надаваць перад сном артадонтныя пласцінкі.

Ала МАЧАЛАВА. (Заканчэнне ў наступным нумары «ЧЗ»)

«Ляпісаў» занеслі ў топ-300 ва Украіне

Папулярны музычны часопіс «Міхер», які выдаецца ва Украіне, склаў і апублікаваў спіс 300 лепшых альбомаў у гісторыі музыкі, незалежна ад краіны паходжання. На першых пазіцыях дамінуюць заходнія і расійскія выканаўцы — скажам, піцёрку лідараў узначальваюць «Кіно», «The Beatles», «Воплі Відапляшава», «Pink Floyd» і «Мумій Трольш». Вельмі многа ўкраінскіх калектываў — нашы суведзі насамрэч не толькі слухаюць, але і любяць і паважваюць сваё існае. Азімныя беларусы ў сусветным топ-300 аказаліся ўдзельнікі гурту «Ляпіс Трубяцкой» з альбомам «Ты кінула».

Трэба сказаць, што дыск трапіў у залатую сярэдзіну (157-е месца) і атрымаў наступны каментарый: «Сцебіны дваровыя песні пра душэўныя перажыванні надзвычай простыя, але вельмі шчырыя вулічныя хлопцаў, пасля студыйнага рафініравання заслужылі ўсенародную любоў. Вось ён, беларускі рокстэр». Суседзі ў беларусую таксама зайздросныя: Том Уэйтс, U2, «Ленінград», «Бі-2», «Спілі» і многія іншыя вядомыя выканаўцы. Замыкае спіс, як ні дзіўна, Мадона — з дыскам «Erotica».

Вядучая рубрыкі Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

На конкурс апавяданняў

Прыгожая назва. Узнёслае пісьмо. Што тут сказаць, у кожнага бывае час, калі хочацца гаварыць амаль вершамі. Такі час прыслёў і студэнту-завочніку трэцяга курса журфака БДУ Андрэю Сідарэйка. Даруем жа яму, маладому вясковому палешуку, як неквалі дараваць самі сабе. Даруем, каб гэтага не знікала, каб яму на ўсё жыццё хапіла запалу гаварыць прыгожа, шчыра і замілавана.

Віктар КАЗЬКО.

У СВЯТЛЕ ПОЎНІ танула зіхценне зорак. У акіяне блыску запылалася і сама ноч. І яна... пераставала быць ноччу. І толькі шчыльна збітыя паміж блыскіх нябёсных літарышкаў гарошычкі цэмы гаварылі аб тым, што зараз валадарыць зямлёю... — А вы таксама захапляецеся хараством ночы? — нечакана пачуў я незнаёмы голас мужчыны, які прысеў каля мяне на лавачку, што стала на ўскрайку рабінавага саду. — Што-о? — здзіўлена і невыразна вымавіў я. — Эх, — нібыта саромячы ці ў нечы абвінавачваючы мяне, уздыхнуў нечаканы незнаёмец, — якая ноч... Тут ён змоўк. Узняўшы галаву, закінуў нагу за шыю, і нечакана яго погляд стаў сур'ёзным і недасяжным. А я, пажадуючы ўбачыць тое, што і незнаёмец, таксама падняў галаву і, абпіраючыся рукамі на лавачку, стаў засяроджана ўглядацца ў неба. — У такой ночы ўсё мае жыццё, — пачаў незнаёмец. — А калісьці даўно, у такой жа поўні, мы з ёй зніклі з зямлі. Мы слухалі мелодыі ночы, і хвалі шыноў паглыналі нас. Ён зноў прыпыніўся. — І завалі ях Алейсёў... — і, памаўчаўшы, госяч кінупі позірк на мяне. Затрымаўшы яго на імгненне, борздзенька падхуліў, выгнунуў: — Ах, прабачце, я зусім забавуў, што не адзін... — Нічога, нічога, — пачаў супакойчаць яго я. — Але дазвольце сказаць вам маё імя. Уладзімір. — Саргей. І мы ў ачак пашыны адзіна да аднаго парукіліся. Зноў усталавалася цішыня. Я бачыў, што ён вагалецца, але ведаў: раскажа. І Уладзімір пачаў. — Была тады ранняя восень. Я жаўтлявае крыло ахінала наваколле на-

— А вы не плачаце ўжо? — Не-не, — натужна ўсміхаючыся, сказала Аляся. І тут яна, нібы толькі зразумеўшы, што знаходзіцца ў суразмоўі з незнаёмым мужчынам, адкінула ад мяне. У тое ж імгненне я паспеў падхпіць халодныя кончыкі пальцаў яе правай рукі і ўміг прытуліў Алейсю да сабе. — Хлусіце, — сказаў я, глядзячы пранікліва ёй у вочы. І ў той жа са-

зводзіў з яе вачэй. Яна ж неўпрыкмет папхнула свае валасы і таксама прыхіналася да мяне яшчэ бліжэй. Жар яе маладога цела абхапіў мяне з галавы да ног прымнай горчычу. Але неўзабаве я наступіў Алейсі на нагу... — А вы зусім не адчуваеце мелодыі прыроды, — усміхнулася яна, і я патануў у зялёнай хвалі яе вачэй. Хацеў адвярнуцца ад іх блыскаю, але мне здавалася, куды б я ні

звярнуў позірк, усюды быў гэты пажар зялёных вогнішчак. І ў расчыранай самарыжнасці я прыкмеціў Алейсіны напалуадкрытыя вачыны. Яны як бы хацелі штоосьці сказаць, але пралануювалі зрабіць гэта мне. І я пацягнуўся да іх, каб данесці ім свой адказ. Яны не супраціўляліся... Што я памятаю з таго яшчэ? Я бачыў, як згасалі апошнія промні сонца. Я адчуваў, як пад маімі нагамі стала мыйкай зямля, а самі ногі зрабіліся ватнымі і неспаслужымі. Я бачыў, як рабіны сталі ў карагод і павялі круг, а ў іх гронкі, скочышыся з дрэў на зямлю, закружылі вальс. І ў гэтым віхурным вальсе, здаецца, перакруліўся ў забавіццё... — А ў імі раптам пачуў: — А давайце пасадзім заўтра на гэтым месцы рабіну, Уладзімір. І я пасаромеўся спытаць у Алейсі, адкуль яна ведае маё імя.

— Яны пайшлі. Каля перадапошняй рабіны спыніўся. У тое ж імгненне сонца велічэзным чырвоным авалам завісла над далёкім лесам і адтуле назірала за намі. Мы сталі адзіна каля аднаго і назіралі за тым, які яркія промні асвятлялі кроны дрэў. — Што вы думаеце пра мяне? — запыталася Аляся. — Лыньце ўсё жыццё пакісвай дзюмчуркай? — Зусім не, — адказаў я, збянтэжыўшы ад нечаканага пытання. А між тым так і не мог адвесці свой позірк ад яе кашча-змягкіх вачэй. — У жыцці не сустракаў нікога прыгажэйшага за вас. — А вы цікаві? — засміялася зялёнавака. — Але ж я і такія. Давайце птануем. — Не данакачыўся майго адказу, Аляся паклала руку мне на плячо і павяла. Я толькі паспяваў перастаўляць ногі і, аддаўшыся цялкам жаночы прывабным рукамі, ужо не

звядзіў з яе вачэй. Яна ж неўпрыкмет папхнула свае валасы і таксама прыхіналася да мяне яшчэ бліжэй. Жар яе маладога цела абхапіў мяне з галавы да ног прымнай горчычу. Але неўзабаве я наступіў Алейсі на нагу... — А вы зусім не адчуваеце мелодыі прыроды, — усміхнулася яна, і я патануў у зялёнай хвалі яе вачэй. Хацеў адвярнуцца ад іх блыскаю, але мне здавалася, куды б я ні звярнуў позірк, усюды быў гэты пажар зялёных вогнішчак. І ў расчыранай самарыжнасці я прыкмеціў Алейсіны напалуадкрытыя вачыны. Яны як бы хацелі штоосьці сказаць, але пралануювалі зрабіць гэта мне. І я пацягнуўся да іх, каб данесці ім свой адказ. Яны не супраціўляліся... Што я памятаю з таго яшчэ? Я бачыў, як згасалі апошнія промні сонца. Я адчуваў, як пад маімі нагамі стала мыйкай зямля, а самі ногі зрабіліся ватнымі і неспаслужымі. Я бачыў, як рабіны сталі ў карагод і павялі круг, а ў іх гронкі, скочышыся з дрэў на зямлю, закружылі вальс. І ў гэтым віхурным вальсе, здаецца, перакруліўся ў забавіццё... — А ў імі раптам пачуў: — А давайце пасадзім заўтра на гэтым месцы рабіну, Уладзімір. І я пасаромеўся спытаць у Алейсі, адкуль яна ведае маё імя. — Яны пайшлі. Каля перадапошняй рабіны спыніўся. У тое ж імгненне сонца велічэзным чырвоным авалам завісла над далёкім лесам і адтуле назірала за намі. Мы сталі адзіна каля аднаго і назіралі за тым, які яркія промні асвятлялі кроны дрэў. — Што вы думаеце пра мяне? — запыталася Аляся. — Лыньце ўсё жыццё пакісвай дзюмчуркай? — Зусім не, — адказаў я, збянтэжыўшы ад нечаканага пытання. А між тым так і не мог адвесці свой позірк ад яе кашча-змягкіх вачэй. — У жыцці не сустракаў нікога прыгажэйшага за вас. — А вы цікаві? — засміялася зялёнавака. — Але ж я і такія. Давайце птануем. — Не данакачыўся майго адказу, Аляся паклала руку мне на плячо і павяла. Я толькі паспяваў перастаўляць ногі і, аддаўшыся цялкам жаночы прывабным рукамі, ужо не

УСЕ СВЯТКУЮЎЦЬ НОВЫЙ ГОД

Перадсвяточная мітусня! Як любім мы ў чаканні часоўці чароўнага купляць шакаладны цукеркі, цацкі для навагодняй ёлкі, падарункі родным і блізкім. Напярэдадні свята ўвесь Мінск пераўтвараецца ў вялікі мурашнік. Сталічныя ёлкі ўжо ўпрыгожваюць гарадскія плошчы, канцэртныя залы, рэстараны, кафэ, магазіны, «макдональдсы». А ў кватэрах яшчэ толькі падшукваюць зручнае месца для зямняй прыгажуні. З гэтай радасцю ў навагоднюю ноч будзем мы абменьвацца віншаваннямі і падарункамі, піць шампанскае, есці, як быццам не елі ўвесь год, аліўе, селідзец «пад шубай», салату з крабавых палачак, рознае печыва, тарты і многае іншае. А нашы малодшыя сястрычкі і брацічкі з нецярпеннем будуць чакаць Дзедзя Мароза і Снягурку з машком падарункаў. Ці не забавна гэта? «Звычайна», — адкажае вы.

А ці нармальна гэта для людзей, якія прыехалі да нас з далёкага Кітая, Чачні, В'етнама, Казахстана, Ірака і Ірана, Таджыкістана, Арменіі?

Напрыклад, ва ўніверсітэце са мной вычыцца вялікая колькасць вучальцаў з іншых краін. Бывае, пасля некалькіх «пар» спускаецца ў сталуючы і разумеець — дзевяццацца крыху пачакаць, бо ў чарзе стаіць да сямідзсятці чалавек як мінімум. Я тады пачынаю ўважліва разглядаць тых, хто стаіць наперадзе. Тут побач стаіць беларусы і расійяне, чачэнцы і іранцы, казахі і іракцы, кітайцы і моладзь з ускарн Аферыкі і Паўднёвай Амерыкі. Так радасна ўсведамляць, што ў студэнцкай сталуючы сабраліся прадстаўнікі больш чым дваццаці краін свету. Ніхто ні з кім не спрачаецца і не сварыцца, ніхто коса не паглядае на асоб каўказскай нацыянальнасці або «жаўтатварных», «чырванаскурных» або неграў... Усім тут весела і ўтульна, месца знайшлося для ўсіх. Пакуль я разважала такім чынам, незаўважна падышла да мяно, выбеўца больш за ўсё ўвагі: вылічыць можа кожны, а вось захаваць вынік... вельмі складана. Ад таго, якую стратэгію для лячэння абраў урач, залежыць канчатковы вынік — не той, калі брэкеты толькі-толькі знялі, а аддалены — праз 3—5 гадоў.

Каб замацаваць дасягнутае, дзевяццацца карыстацца тым ці іншым рэтэнцыйным апаратам. Наогул існуе больш за сотню разнавіднасцяў, для кожнага выпадку доктар падбірае самы прыдатны: адным клеецца няздымны рэтынёр (нешта падобнае на шыну), а іншым раіць надаваць перад сном артадонтныя пласцінкі.

Ала МАЧАЛАВА. (Заканчэнне ў наступным нумары «ЧЗ»)

І Беларускай мовамі. З бацькамі ў Гудзрмесі даўно не святкаваў Новы год. І ў гэтым годзе збіраюся адзначыць з мінскімі сябрамі. Але памятаю, як мама на святы гатавала нашу нацыянальную страву: рыс з сечанай баранінай зашывала ў шкуру (на жаль, не памятаю, якой жывёлы). Пальчыкі абліжаш! А ў астатнім усё, як тут!

Руслан (17 гадоў, казах): «Я прыехаў у Беларусь з Паўднёва-васахалінска, каб атрымаць тут вышэйшую адукацыю. А ў Беларусь, на мой погляд, буду каціці ўдзяляюцца вялікая ўвага. Вучыцца ў вас весела і цікава, але ўсё ж Новы год я пладую адзначыць на радзіме. Нічым асаблівым здзівіць не маду, усё, як тут. Галоўнае — на сталае мець аліўе і шампанскае (смяецца)».

Ма Цзяньсан (18 гадоў, кітаец): «Я едзку дадому вельмі рэдка, і гэты Новы год буду адзначыць у Мінску з сябрамі, прытрымліваючыся вашых звычайў і традыцый. А вось папярочных араканчыкаў, якія прадаюцца ў нас на кожным кутку, мне будзе не хапаць. Але нам па-

А вось у В'етнаме наша Любінэ дан» («Свята першай ранішняй зоркі». Як рамантычна!). Або «Тэт Ка» — «Самая галоўнае свята», яно было і застаецца самым вялікім святам года для кожнага в'ета.

Тэт з'яўляецца самым старажытным, самым вясёлым, самым шодрым на фарбы, і таму Новы год — найперш сямейнае свята. «П'еш ваду — памятай аб крыніцы».

У сапраўднасці прыгатаваны да свята пачыналіся з прынашэння дароў Духу ачага (Тао Куан) у 23-і дзень 12-га месяца. Па традыцыі, людзі, якія прыходзілі на рынак у 23-і дзень 12-га месяца,

шанцавала — мы святкуем два Новыя гады: 31 снежня і 1 лютага». У Кітаі Новы год афіцыйна святкуецца цэлы месяц. Дарэчы, гэта не зусім дакладна. На самай справе свята доўжыцца амаль два месяцы.

Дванаццаты Месяц года — гэта час выгнання духаў, ачышчэння дома ў матэрыяльным і духоўным сэнсе, караеці кашучы, гэта месяц падрыхтоўкі да свята. Калі наступае восьмы дзень дванаццатага Месяца, кожны рыхтуе суп «восьмага дня».

Гэта салодкая кашка, вельмі падобная да свайго дзвінка ў ісламскіх краінах, — «ашуру», прыгатаваная з цэлых зярняткак рысу або іншых хлебных злакаў, у якія кладуць стоўкі грэціх, кедравых арахаў, японскай хурмы, каштану і іншых пладоў, колькі чалавек знойдзе патрэбнае або зможа дазволіць сабе купіць. У гэты дзень таксама мыюць статую буды ў храме, г.зн., «Буда прымае ванну». Гэтым мяркуецца «змываць усе грахі і хваробы».

Цяпер жа тры дні выгнаны і патоплены. Згодна з кітайскім павер'ем, толькі адзін Бог застаецца ў сям'і на працягу ўсяго года — Бог хатняга ачага. Вялікі дзень яго пачынаецца ноччу дваццаці чавёртага дня дванаццатага Месяца. Сям'я дае яму развітальныя абад, які складаецца толькі з салодкіх страў, каб ён на дакладзе вышэйстачаму Богу гаварыў толькі салодкія прамовы. Яму ставяцца на стол не толькі тарты, зацукраваная садавіна, але і мажуць рот мёдам.

Гэта ахвярапрынашэнне ажыццяўляецца толькі мужчынамі. Жанчынам, сфера дзейнасці якіх абмежавана кухняй і ачагом, прымаць удзел у ім не дазваляецца. Пасля ахвярапрынашэння гэты бог павінен пайсці.

Калі ж наступае дзень Новага года? Гэты дзень не 1 студзеня, а прыходзіць недзе паміж канцом студзеня і пачаткам лютага, дата мяняецца кожны год. Як вызначыць менавіта той дзень, які патрэбны? Ён бывае ў дзень другога маладзіка пасля зімовага сонцастаяння.

Звычайна куплялі два мужчынскія і адзін жаночы капелюшы, а таксама трох жывых карпаў. Карп, згодна з павер'ем, служыў рыбай, на якой спадаў Тао падымаўся на неба трымаць адказ за сваіх падпанчых і прасіць для іх далейшага аплукства.

У В'етнаме, як дарэчы, і ў Лас-осе, Кітаі, Японіі, у апошні дзень старога года купляюць птушак і рыб, каб раніцай у першы дзень новага года выпусціць іх на волю. Лічыцца, што гэта прыносіць удачу.

Ма Цзяньсан (18 гадоў, кітаец): «Я едзку дадому вельмі рэдка, і гэты Новы год буду адзначыць у Мінску з сябрамі, прытрымліваючыся вашых звычайў і традыцый. А вось папярочных араканчыкаў, якія прадаюцца ў нас на кожным кутку, мне будзе не хапаць. Але нам па-

У Беларусі ўзмоцнены гарантыі маладым беспрацоўным на прадастаўленне першага рабочага месца

Урад зацвердзіў Палажэнне аб парадку і умовах прадастаўлення першага рабочага месца выпускнікам дзяржаўных устаноў адукацыі, асабам з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і ваенаслужачым тэрміновай ваеннай службы, звольненым з Узброеных Сіл або іншых войскаў і ваініскіх фарміраванняў Рэспублікі Беларусь.

Каментуючы гэты дакумент, начальнік упраўлення праграм сацзвічэння зямтасці галоўнага ўпраўлення палітыкі зямтасці і народнаасельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Тацяна Коршыкава адзначыла, што Палажэнне распрацавана ў адпаведнасці з артыкулам 11 новай рэдакцыі Закона «Аб зямтасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь», якая дзейнічае з 1 ліпеня гэтага года.

Паводле яе слоў, у Палажэнні вызначаны парадак і ўмовы прадастаўлення першага рабочага месца тром катэгорыям беспрацоўных. Першае — гэта выпускнікі дзяржаўных ВНУ, ССНУ і ПТВ, якім прадастаўлена магчымасць самастойна працаўладкоўвацца ў сувязі з немагчымасцю іх персанальнага размеркавання. Другая катэгорыя — людзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, якія асвоілі навучныя праграмы ў агульнаадукацыйных установах агульнага тыпу, а таксама спецыяльным навучальным праграмамі. І трэцяя — ваенаслужачыя, звольненыя з Узброеных Сіл.

Прычым, падкрэсліла Тацяна Коршыкава, першае рабочае месца прадастаўляецца толькі тым прадстаўніцтвам гэтых катэгорыяў, якія раней не былі ў працоўных адносінах. Такім чынам, размова ідзе аб моладзі, якая ўпершыню шукае работу.

Тацяна Коршыкава адзначыла, што першае рабочае месца прадастаўляецца шляхам працаўлад-

ПАНЯДЗЕЛАК, 1 СТУДЗЕНЯ

7.30 Меладрама «Снежная каралева».
9.15 «Добрай раніцы, Беларусь».
10.20 «Ну, пакачай!».
12.00, 15.00 Навіны.
12.10 Мюзікл «Ляточная мыш».
14.30 «Кухня гумару».
15.10 «БурэФэст». «День за днём».
15.25 «Гарадок».
16.10 «Славянскі базар у Віцебску-2006». «Кяханне і лёс». Юбілейны канцэрт Я. Папалюска і А. Сіхановіча.
19.05 Камедыя «Асабліваці нацыянальнага паявання».
21.00 «Панарама».
21.30 Камедыя «Асабліваці нацыянальнага рыбалкі».



Працяг забавіных прыгод генерала з кампаніяй, на гэты раз на рыбалцы.

23.20 Канцэрт «Далёкія і блізкія 80-я».

7.00 «Крывое люстэрка».
8.10, 9.05 «Новы год».
9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

10.45 «Смех, ды й толкі». Навагодні выпуск.
12.35 «Ералаш».
13.00 Камедыя «Бедная Саша».

14.20 Навагодняя гумарыстычная дысказка.
16.10 Маст. фільм «Што, калі Санта».
17.55 Цырымонія ўручэння народнай прэміі «Залаты грамафон».

20.50 Камедыя «Карнавальная ноч-2, або 50 гадоў таму».
Працяг знакамітай камедыі Эльдара Разанова, зроблены ім жа самім.

23.30 Маст. фільм «Заяц над безданню».

7.00 «XXVI» на Сусветны фестываль цыркаў будучага».
8.00 Кінаканцэрт «Мелодыі любімых казак».
8.30 Маст. фільм «Воля Сусвету».

9.35 «Добрыя навіны».
10.10 Лепшае сусветнае анімацыя. «Хадзячы замак».
12.00 «Тэлебарометр».

12.15 Канцэртная праграма «Зімовыя фантазіі».
12.55 Камедыя «Гусарская балада».

14.35 Кінаканцэрт «У палоне каханна».
15.05 Фільм-балет «Шчаўкунчык».

16.25 «Ядзім дома».
16.50 Меладрама «Плчу наперад».

18.45 «Анекдот. LAD».
19.00 «Танцююць усё!». Гала-канцэрт.

20.40 Меладрама «Тэатр».
22.25 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура.
23.20 Камедыя «Ніхто не ведае пра сэкс».

Усе веды аб свеце абмяжоўваюцца ў Ягора там, аб чым ён даведаўся ў роднай тэйзе, што яму раскажаў дзед. Але, прайшоўшы выпрабаванне сапсаванай сталіцы, Ягор сустрае і сапраўднае каханне, і даведацца, што ж такое гэты загадкавы сэкс.

6.00 «Неверагодныя гісторыі». Спецыяльны выпуск.
6.45 «Нараджэння ў СССР».
7.25 Мультифільм «Брэменскія музыканты». «Па слядах брэменскіх музыкантаў». «Сабака ў ботах».

8.25 Фільм-казка «Дванаццаць месяцаў».
10.45 «Праверана на сабе»: «Новы Год!».
11.35 Ксаўея Морын-Фельо і Раксана Гадз-Луіс у фільме «Навагодні пашталён».

13.35 «Лёс свайго гаспадына».
14.10 «Востраў скарбаў».
Мультифільм.
16.00 Камедыя «Адзін у навагоднюю ноч».

19.30 «24 гадзіны».
20.05 Андрэй Данілка ў камедыі «Прыгоды Веркі Сцяжычкі».

21.40 «Не забывацца такое ніколі». Канцэрт М. Задорнава.
23.10 Маст. фільм «Місіс Хендэрсан прастаўляе».

Місіс Лора Хендэрсан купіла тэатр і атрымаўшы падтрымку невядомага імпрэзарыю, ператварае яго ў тое месца, дзе лондэнцы забываюць пра бямбэжкі гітэарэжысёрскія агляданні.

0.55 «Неблажытны агенчык».

6.00 Зараджайся! Навагодні выпуск.
7.00 Мультифільм «Елачка на Рахавце».

7.30 Фільм дзесяці «Прыгоды Тома Соiera і Гекльберы Фіна».
8.40, 16.10, 20.15 Студыя 60—90.

8.50 Дак. серыял «Сусветныя адысеі».
9.30 Мультифільм «Снежная каралева».

10.30 Маст. фільм «Утай-мавальніца тыграў».
12.10 Маст. фільм «Зачараваны падарожнік».

14.05 Фільм дзесяці «Чук і Гек».
14.50 Маст. фільм «Прыгоды Шэрлака Холмса і Доктара Ватсана». «Палаяванне на тыгра».

16.15 Дак. фільм «Паўночная Венецыя».
17.30 «Навіны Садружнасці».
17.55 Маст. фільм «Кашэцкі пісьмы».

19.30 «Цік-так».
20.45 Навагодні фільм-канцэрт.
20.30 «Лепшае свята Новы год-2».

20.40 Меладрама «Тэатр».
22.25 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура.

6.05 Камедыя «Трое у лодцы, не лічачы сабакі».
8.15 Фільм-казка «Тайна Снежнай каралевы».

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
10.40 «Наш дом».

11.00 «Гадзіна суда: справы сямейныя».
12.00 «Гадзіна суда».
13.00 «Новыя падарожжы дылетанта».

13.50 Маргарыта Церахва і Міхаіл Бярыскі ў фільме «Сабака на сене».

16.50 «Есць кантакт».
17.20 «Міншчына».
17.30 Меладрама «Справа была ў Пянькове».

20.05 «Добры вечар, малышы».
20.15 Тэама Баўкуле, Крысціна Арбакітай і Мікалай Баскаў у мюзікле «Снежная каралева».

22.10 «Закон і крыміналі».
22.55 Камедыя «Баль няўкладу».

0.35 «Два паўночнікаў» — Robbie Williams «Live in Berlin».

1.50 Камедыя «Золаташукальнік».

3.00, 19.00 Весткі.
13.20 «Смешныя дзень нараджэння». Гумарыстычны канцэрт.

15.45 Серыял «Асуджаная стаць зоркай».

16.30 Серыял «Ваўчыца».

17.20 Серыял «Ад'ютанты каханна».

19.20 Мясцовы час. Весткі—Масква.

19.40 «Добрай ночы, малышы».

21.30 «Хіт-экспрэс».
22.30 Серыял «Злачынствы XX стагоддзя».

16.40 Камедыя «Старыя клячы».

Наступіў час сумны і цяжкі, адным словам — «наш» час. Неразлучныя сяброўкі аказаліся непазрэбнымі. Ганна стала падрабляць прыслугу ў «Новых рускіх», Ліза гандлявала на рынку, Марыя прадавала газеты ў пераходзе. А Люба вырашыла прадаць кватэру, каб выжыць.

19.35 Серыял «Доктар Жывага».

20.45 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7».

21.50 Серыял «Леў зімой».

22.50 Серыял «Агенцтва НЛС».

5.25 «Рэцэпт варажбіткі».

6.55 Навагодні мультпарад.
8.00, 4.05 «Венчаносныя лямуркі і кракадзілавы пачоры».

8.45 Мультипарад «Русалачка».
9.35 Фільм-казка «Мар'я-мастачка».

10.30 Серыял «Сэрцы траіх».

12.50, 4.55 Серыял «Моя прачістатка». 1-я серыя.

13.45, 19.45 Падазеі.
14.00 «Рэпарцёр».

14.25 «Ад смешнага да вялікага...».

9.30, 12.30, 20.00, 0.00 Скакні на лыжах з трампліна. Кубак свету ў Германіі.

10.30 Футбол. Кубак УЕФА. Агляд.

11.30, 1.30 Футбол. Чэмпіянат Еўропы-2008. Агляд.

14.00 Тэніс. Турнір АТР у Катары.

19.15 Вось гэта дзіва!!!
21.45 Байцоўскі клуб. Лепшае 2006 года.

3.00 «ПЕРШЫ» 19.05 «АСАБЛІВАЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПАЛЯВАННЯ» (РАСІЯ, 1995 Г.)

Узнагароды: прэмія Расійскай кінаакадэміі «Ніка, гран-пры КФ «Залаты Астап», гран-пры асноўнага конкурсу, прыз ФІПРЕСІ і прыз Расійскай глёбды кіназнаўцаў і кінакрытыкаў на «Кінагаўры-1995», спецыяльны прыз журы на МКФ у Карлавах Варах, гран-пры на МФК «Акіно ў Еўропу» ў Выбаргу, прыз 3-га КФ «Віват, кіно Расія», 1995 г.

Грамадзянін Фінляндыі піша кнігу аб асабліваці нацыянальнага палаявання ў розных краінах. Ён прыязджае ў Расію, каб сабраць матэрыял. Тут ён і пападае ў абсалютна мужчынскую кампанію на чале з армейскім генералам, якая адраўляецца на аддаленых лясных кардон на палаяванне.

Ражысёр — Аляксандр Рагожкін. У ролях: Аляксей Будкалоў, Віктар Бячкоў, Сяргей Гусінскі, Андрэй Федарцоў, Сямён Стругачоў.

8.30 Сямейная драма «Радня».

10.10 Мультифільм «Шчаўкунчык».

11.30 «Кулінарны пядынак».

12.25 «Кватэрнае пытанне».

13.20 Камедыя «Карнавал».

16.00, 19.00 Сёння.

16.25 На здымачнай пляцоўцы фільма «Старыя клячы».

11.30, 2.35 Серыял «Сэрцы траіх».

12.50, 4.35 Серыял «Моя прачістатка».

14.00, 16.05, 4.20 Навагодні квартал.

14.25 Серыял «Адна справа на два!».

15.15 «Ад смешнага да вялікага...».

16.20 «Навагодняя «Часінка».

17.20 «Дэтэктыўныя гісторыі».

17.50 Мікаіл Яфрэмаў і Дзмітрый Дзюжаў у камедыі «Слухач».

8.10 Серыял «Ускосныя доказы».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

10.20 Серыял «Вінтавая лясвіца».

12.00 Серыял «Таксістка-2».

13.25, 19.35 Серыял «Доктар Жывага».

14.20, 20.45 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7».

15.10 Серыял «Месца пад сонцам».

18.55 «Цік-так».

21.00 Маст. фільм «Звар'яцелыя гонкі».

22.30 Казахстан: старонкі гісторыі.

22.45 Серыял «Бестурботны гулец».

20.50 Калыханка.

21.05 «Беларуская часінка».

22.00 Дак. фільм «Тайны дыназаўраў».

22.45 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура.

6.05 Камедыя «Трое у лодцы, не лічачы сабакі».

8.15 Фільм-казка «Тайна Снежнай каралевы».

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

10.40 «Наш дом».

11.00 «Гадзіна суда: справы сямейныя».

12.00 «Гадзіна суда».

13.00 «Новыя падарожжы дылетанта».

13.50 Маргарыта Церахва і Міхаіл Бярыскі ў фільме «Сабака на сене».

16.50 «Есць кантакт».

17.20 «Міншчына».

17.30 Меладрама «Справа была ў Пянькове».

20.05 «Добры вечар, малышы».

20.15 Тэама Баўкуле, Крысціна Арбакітай і Мікалай Баскаў у мюзікле «Снежная каралева».

22.10 «Закон і крыміналі».

22.55 Камедыя «Баль няўкладу».

0.35 «Два паўночнікаў» — Robbie Williams «Live in Berlin».

1.50 Камедыя «Золаташукальнік».

3.00, 19.00 Весткі.
13.20 «Смешныя дзень нараджэння». Гумарыстычны канцэрт.

15.45 Серыял «Асуджаная стаць зоркай».

16.30 Серыял «Ваўчыца».

17.20 Серыял «Ад'ютанты каханна».

19.20 Мясцовы час. Весткі—Масква.

19.40 «Добрай ночы, малышы».

21.30 «Хіт-экспрэс».

22.30 Серыял «Злачынствы XX стагоддзя».

16.40 Камедыя «Старыя клячы».

Наступіў час сумны і цяжкі, адным словам — «наш» час. Неразлучныя сяброўкі аказаліся непазрэбнымі. Ганна стала падрабляць прыслугу ў «Новых рускіх», Ліза гандлявала на рынку, Марыя прадавала газеты ў пераходзе. А Люба вырашыла прадаць кватэру, каб выжыць.

19.35 Серыял «Доктар Жывага».

20.45 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7».

21.50 Серыял «Леў зімой».

22.50 Серыял «Агенцтва НЛС».

5.25 «Рэцэпт варажбіткі».

6.55 Навагодні мультпарад.
8.00, 4.05 «Венчаносныя лямуркі і кракадзілавы пачоры».

8.45 Мультипарад «Русалачка».
9.35 Фільм-казка «Мар'я-мастачка».

10.30 Серыял «Сэрцы траіх».

12.50, 4.55 Серыял «Моя прачістатка». 1-я серыя.

13.45, 19.45 Падазеі.
14.00 «Рэпарцёр».

14.25 «Ад смешнага да вялікага...».

9.30, 12.30, 20.00, 0.00 Скакні на лыжах з трампліна. Кубак свету ў Германіі.

10.30 Футбол. Кубак УЕФА. Агляд.

11.30, 1.30 Футбол. Чэмпіянат Еўропы-2008. Агляд.

14.00 Тэніс. Турнір АТР у Катары.

19.15 Вось гэта дзіва!!!
21.45 Байцоўскі клуб. Лепшае 2006 года.

3.00 «ПЕРШЫ» 19.05 «АСАБЛІВАЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПАЛЯВАННЯ» (РАСІЯ, 1995 Г.)

Узнагароды: прэмія Расійскай кінаакадэміі «Ніка, гран-пры КФ «Залаты Астап», гран-пры асноўнага конкурсу, прыз ФІПРЕСІ і прыз Расійскай глёбды кіназнаўцаў і кінакрытыкаў на «Кінагаўры-1995», спецыяльны прыз журы на МКФ у Карлавах Варах, гран-пры на МФК «Акіно ў Еўропу» ў Выбаргу, прыз 3-га КФ «Віват, кіно Расія», 1995 г.

Грамадзянін Фінляндыі піша кнігу аб асабліваці нацыянальнага палаявання ў розных краінах. Ён прыязджае ў Расію, каб сабраць матэрыял. Тут ён і пападае ў абсалютна мужчынскую кампанію на чале з армейскім генералам, якая адраўляецца на аддаленых лясных кардон на палаяванне.

Ражысёр — Аляксандр Рагожкін. У ролях: Аляксей Будкалоў, Віктар Бячкоў, Сяргей Гусінскі, Андрэй Федарцоў, Сямён Стругачоў.

8.30 Сямейная драма «Радня».

10.10 Мультифільм «Шчаўкунчык».

11.30 «Кулінарны пядынак».

12.25 «Кватэрнае пытанне».

13.20 Камедыя «Карнавал».

16.00, 19.00 Сёння.

16.25 На здымачнай пляцоўцы фільма «Старыя клячы».

11.30, 2.35 Серыял «Сэрцы траіх».

12.50, 4.35 Серыял «Моя прачістатка».

14.00, 16.05, 4.20 Навагодні квартал.

14.25 Серыял «Адна справа на два!».

15.15 «Ад смешнага да вялікага...».

16.20 «Навагодняя «Часінка».

17.20 «Дэтэктыўныя гісторыі».

17.50 Мікаіл Яфрэмаў і Дзмітрый Дзюжаў у камедыі «Слухач».

8.10 Серыял «Ускосныя доказы».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

10.20 Серыял «Вінтавая лясвіца».

12.00 Серыял «Таксістка-2».

13.25, 19.35 Серыял «Доктар Жывага».

14.20, 20.45 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7».

15.10 Серыял «Месца пад сонцам».

18.55 «Цік-так».

21.00 Маст. фільм «



ДАРОГІ — ТВАР ДЗЯРЖАВЫ, ЁН ПАВІНЕН БЫЦЬ ПРЫГОЖЫМ І ПРЫВЕТЛІВЫМ



ПРАДСТАЎЛЯЕМ СУРАЗМОЎЦУ.

Вадзім Міхайлавіч Краўчанка родом са Жлобінскага раёна. Скончыў аўтадарожны тэхнікум і Беларускі політэхнічны інстытут. У дарожнай галіне — усё свядомае жыццё. На яго вачах і з непасрэдным удзелам расла сетка аўтамабільных дарог Гомельшчыны. Шмат гадоў працаваў дырэктарам дарожна-будаўнічага ўпраўлення № 17 дарожна-будаўнічага трэста. Яшчэ да аварыі на ЧАЭС будаваў сетку дарог у Веткаўскім, Добрушскім, Чачэрскім і шэрагу іншых раёнаў. 3 мая 2002 года ўзначальвае калектыв камунальнага практна-будаўнічага ўніверсітэта прадпрыемства «Гомельабд-дарбуд». Ганаровы дарожнік. Мае ўрадавыя ўзнагароды.

Спецыяльныя карэспандэнты «Звязды» гутарылі з генеральным дырэктарам КІРСУП «Гомельабддарбуд»

Вадзім Міхайлавіч Краўчанка

— Вадзім Міхайлавіч, раней казалі, што без дарогі няма саўскавай улады. Зараз пагаворка крыху трансфармавалася: без дарожна-будаўнічага ўніверсітэта няма рынкавай эканомікі... — Абсалютна правільна, бо часы паспадэнціўных дарог прайшлі. Без добрых дарог няма ні моцнай эканомікі, ні нармальнага жыцця. Можам з задавальненнем канстатаваць, што дарогі Гомельшчыны і рэспублікі ў цэлым адраджваюцца ў лепшы бок ад шляхоў-пуцявін у суседніх краінах. Што азначае толькі адно: тут ёсць стабільная, моцная эканоміка і ёсць цвёрдая дзяржаўная палітыка ў гэтай галіне. Гавораць жа яшчэ і так: дарогі — твар любой дзяржавы, і па іх стану можна меркаваць аб стане спраў у дзяржаве наогул. Асноўнай перавагай у нашай дзяржаўнай палітыцы з'яўляецца тое, што ў Беларусі з часоў СССР захавалася прынцып фарміравання дарожнага фонду. Кожнае прадпрыемства ўносіць свой уклад у яго стварэнне шляхам матавых адлічэнняў пэўнага працэнта ад сваёй вытворчасці. Уваўне справядліва, бо ўсе з'яўляюцца карыстальнікамі дарог. Дарожны фонд дазваляе не проста мець сродкі, але і бачыць перспектывы развіцця галіны. Ёсць рэалістычныя праграмы, ёсць дакладныя напрамкі дзейнасці, і працуем не ў сялянку. Уся гэтая работа грунтуецца на законах Рэспублікі Беларусь «Аб аўтамабільных дарогах і дарожнай дзейнасці» і «Аб дарожных фондах у Рэспубліцы Беларусь», што забяспечвае мэтанакіраванае выкарыстанне фонду.

Па азначэнні дэпартаменту «Белаўтадар», тэхнічнае кіраўніцтва і дапамога з боку якога мы адчуваем пастаянна, стан дарог на Гомельшчыне штогод паляпшаецца. І ўсё ж калі збіраемся на калегі дэпартаменту, то там за аснову бярыцца прынцып: «Дасягнутае — не мяжа». Тое, што ўдаецца зрабіць сёння — фундамент для далейшага руху наперад.

У кантэксце гэтай размовы — ці задаволены генеральны дырэктар вынікамі адыдохачага года?

— Лічу, што заданы, якія мы ставілі перад сабой, выкананы. Мінулы два гады крочылі з тэмпам прыросту аб'ёму (у параўнанні з папярэднім перыядам) у 35 працэнтаў. Гэта быў сапраўдны рышок, вынікам якога стала занясенне калектыву на Рэспубліканскую Дошку Гонару па выніках работы за 2005 год. Пастаянна жыць у рэжыме рыўка, трымаць такі высокі тэмп

немагчыма, хутка прырастаць да базы ў 70 працэнтаў нерэальна. Таму сёння прырост будзе прыкладна працэнтаў васьм. Яшчэ і таму, што дзяржаўны заказ у гэтым годзе быў меншы. І мы мусілі працаваць на старонніх заказах, зарабілі 27 мільярдў рублёў. Што дазволіла не толькі захаваць калектыву галаўнога прадпрыемства і філіялаў, абысціся без скарачэнняў, але і нараціць колькасць рабочых месцаў. Раней працавала 2700 чалавек, зараз прыкладна 3300.

Стабільная работа дазваляе мець і стабільную зарплату, сярэдняя па снежню набліжаецца да 680 тысяч. За ўсе апошнія гады ў нас не было выпадку затрымкі з выплатаў зарплат.

раканструявалі ўчастак аўтамабільнай дарогі М-10, якая ідзе з Бранска на Брэст. Яна звязвае Расію, поўдзень Беларусі, ідзе на Варшаву і далей на Берлін. Участак — першай катэгорыі. Сёння прыёма паказвае яго кіраўнік высокага рангу, сваім калегам, і канешне ж, карыстальнікам. Зроблены ён выключна.

Усё вырашаюць кадры

Вядучы інжынер па кадрах Таццяна ЛУКАШОВА: — У калектыве — прыкладна 3300 «штывоў». З іх больш за 400 спецыялістаў — з вышэйшай адукацыяй і больш за 700 — з сярэдня-спецыяльнай. Такім чынам кожны трэці — дыпламаваны спецыяліст. Дзейнічае эфектыўная сістэма прафесійнага навучання. Глядзіце, якая тут дынаміка. Летась прайшлі падрыхтоўку, перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі 207 чалавек, з іх 10 кіравніцкіх структурных падраздзяленняў стажыраваліся ў Германіі. А за першую палову гэтага года павысілі свой прафесійны ўзровень ужо 399 работнікаў рознага рангу. У тым ліку 17 дырэктараў ДРБУ і ДЗУ павысілі кваліфікацыю ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце РБ.



ты. На самай нізкай «адзнацы» ўзровень цяжкасі кадры. Зараз фарміруецца праграма наступнага года, а ў Гомелі ёсць тры сур'ёзныя прэтэндыты на падарожную дзейнасць на дарогах. Праходзяць тэндэры, у ходзе якіх улічваюцца тэрміны, якасць выканання работ, ціна — усяго каля дзесяці паказчыкаў. У тым ліку і такі, як «надзеянасць прэтэндэнта». Мы прыямаем удзел ва ўсіх тэндэрах. Сярод аб'ектаў наступнага года ёсць і буйныя.

Аддыхачы год быў багаты на прыклады прыгожай, скажам так, працы. Нашы калектывы ўдала працавалі на трасе Гомель—Рэчыца, як дарожку абмену вопытам. Каб паказаць, як прыклад Добрушскага ДРСУ-150 выканаў вытворчую задану. Усё абгледзілі, усё акурата і прыжожа, задаваліся гаспадары і гасці. І тут механізатар мясцовай гаспадаркі пачынае ехаць па новым асфальтабетону на трактары, не падняўшы дыскі шматсекцыйнай дыскавай бараны. І дыскі, зразумела, пакідаюць шрамы-сляды. Агульным намаганнем мы спынілі механізатара, але гэты прыямамы прыклад гаворыць аб тым, што праблема культуры карыстання — даволі вострая.

— І адным вам, відаць, з ёю не справіцца.

«БЯРОМ КУРС НА ЭТАЛОННЫЯ ДАРОГІ»



Гаворыць Сяргей Мікалавіч ПІМЕНЯНКО, намеснік начальніка аддзела ўтрымання аўтамабільных дарог і бяспекі руху:

— На абслугоўванні знаходзіцца зараз 9200 км, з іх з удасканаленым пакрыццём 6106 кіламетраў. Дарожчы, на Гомельшчыне ўдзельная вага аўтамабільных дарог з асфальтабетонным пакрыццём самая высокая ў параўнанні з іншымі абласцямі і складае 66 працэнтаў.

Ёсць і грунтовыя дарогі, прынятыя намі на баланс пачынаючы з 1998 года. Мы падтрымліваем іх у належным стане. Сёння ўсе населеныя пункты Гомельскай вобласці звязаны паміж сабой аўтамабільнымі дарогамі, забяспечана круглагоддовая сувязь, яны звязаны з дарогамі агульнага карыстання — як мясцовымі, так і рэспубліканскімі.



Цэх па вытворчасці вібрапрацаванага бартавога камяня.

У НОВЫ ВЕК — З НОВЫМІ ТЭХНАЛОГІЯМІ

Слова — галоўнаму тэхнолагу Леаніду Эмануілавічу ДВОРКІНУ:

— У цэнтры ўвагі калектыву — новая механізм, новае абсталяванне, новыя тэхналогіі. І не толькі звязаныя з будаўніцтвам і рамонтам аўтадарог, але і што дапамагаюць зменшыць выкіды шкодных рэчываў у атмасферу. У нас 15 асфальтабетонных заводаў, выпускаем у год больш за 680 000 тон асфальтабетону, таму шмат намаганняў прыкладваем, каб зменшыць шкодныя выкіды. Свае асфальтабетонныя заводы аснасілі скруберамі «Вентуры», у выніку зменшылі выкіды пылу ад папярэдняга ўзроўню практычна ў два разы. Зніжэны гэты паказчык дапамагло і тое, што першымі ў Гомельскай вобласці ўкаранілі тэканевыя фільтры.

Другая праблема звязана з неабходнасцю аднавіць ад гарачых тэхналогій там, дзе ў зоне, што пацярпела ад аварыі на ЧАЭС. Напрыклад, у Брагінска раёне — шчыльная сетка дарог, якія мы абслугоўваем, яны практычна ўсе ў асфальтабетоне, паколькі былі заасфальтаваны пасля Чарнобыльскай катастрофы. Сёння патрабуюць рамонт, але пачаць не пажадна прымяняць гарачыя тэхналогіі, то ўкараняем тэхналогію халоднай рэгенерцыі пакрыццяў.

Трэцяя праблема — грузанаваружаныя участкі дарог і самі грузанаваружаныя магістралі, дзе патрабуюцца выкананне звышмоцных шматшчыбневых пакрыццяў, каб яны вытрымлівалі высокую транспартную нагрузку. Да 2003 года такой праблемы ў нас не было, але часы мяняюцца, нагрузка на дарогі расце. Дык вось, выкарыстоўваем менавіта шматшчыбневая бетоны, зольныя вытрымаць салідную нагрузку. Каб гэтыя пакрыццё магло надзейна функ-

цыянаваць, прымяняем шчыбнева-масцічныя сумесі. Для чаго аснасілі неабходным абсталяваннем восем сваіх асфальтабетонных заводаў, і зараз зольныя забяспечыць выпуск да 4000 тон асфальтабетоннай сумесі ў змену.

Яшчэ адна задача — тая самая прафілактычная праца для аховы кар'ерыў ад разбураў, пра якую мы ўжо каротка ўпаміналі. Асфальтабетоннае пакрыццё павінна служыць прыкладна 12 гадоў, тэрміны гэтыя не вытрымліваюцца, а пакрыццём такіх шмат. Таму пытанне прафілактычных слаў вельмі актуальнае, сёння ім займаюцца практычна ўсе дарожнікі Беларусі. Якім чынам вырашаем яго мы? Прымяняем на сваіх дарогах паверхневую апрацоўку. Змагілі ў поўным сэнсе слова «заташчыць» гэтую тэхналогію і ў Гомель, бо для гарадскіх вуліц праблема нават больш актуальная, яны працуюць у больш напружаным рэжыме. З гэтай тэхналогіяй працуем у абласных цэнтры трэці год, паказваем і даказваем, што яна неабходна. Па нашаму прыкладу тэхналогія пачала прымяняцца ў некаторых раённых цэнтрах — у Жлобіне, Чачэрску, Хойніках. А сёння прымянілі ў Гомелі двайную паверхневую апрацоўку, бо для асабліва грузанаваружаных вуліц адзінарная не заўсёды сябе апраўдвае.

Яшчэ адна навінка — прымяненне халодных сумесей для ямчанага рамонт. Фактычна адмовіліся ад гарачых тэхналогій ямчанага рамонт, шырока прымяняем эмульсійна-мінэральныя сумесі. Пачалі займацца гэтым адным з першых у рэспубліцы. Укараняць такія сумесі нам дапамагалі вучоны інстытута агульнай і неарганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, наша прадпрыемства нават фінансавала распрацоўку стандартаў на эмульсійна-мінэральныя сумесі. Сёння яны шырока прымяняюцца па ўсёй Беларусі.

ДАРОГА — ЯК ПЕСНЯ...

Алег Мікалавіч ЖЫЖЭНСКІ, начальнік аддзела якасці, стандартызацыі і метралогіі:

— Асноўная дзейнасць прадпрыемства звязана з прыгатаваннем асфальтабетоннай сумесі і выкананнем сучасных дарожных пакрыццяў. У апошні час мы крыху памяншлі пад'ёмнасць да праблемы іх якасці, смялей сталі абяпірацца на міжнародныя стандарты і на апошнія навуковыя распрацоўкі. Але ўсе навінкі, новыя тэхналогіі і матэрыялы ўкараняем толькі пасля ўсебаковай праверкі іх у добра аснашчанай акрэдытаванай лабараторыі прадпрыемства. Нярэдка навінкі, якія мы ўкараняем у сябе, становяцца набыткам іншых прадпрыемстваў галіны. Усяго адзін прыклад. На сваіх калегіях і навуковых канфе-

рэнтных дэпартамент «Белаўтадар» неаднаразова падкрэсліваў важнасць укаранення такой прагрэсіўнай тэхналогіі, якая паверхневая апрацоўка на аснове катённых бітумных эмульсій, чым даўно і шырока карыстаемся мы. Менавіта наша практыка паказала, што двухслойная паверхневая апрацоўка зольная захаваць у «страі» нават дарогі з высокай ступенню зносу.

Што датычыцца стандартаў, то пасля інтэнсіўнай падрыхтоўкі, якую група нашых спецыялістаў прайшла ў Дзяржстандарце ў Мінску, мы распрацавалі з дапамогай кансалтынгавай арганізацыі, адпачылі да сваіх рэальных умоў і ўкаранілі сістэму менеджменту якасці праектавання, будаўніцтва, рамонт і ўтрымання аўтадарог і збудаванняў на іх на аснове СТБ ІСО 9001. Укаранілі, праўда, раней, а сертыфікавалі яе ў пачатку гэтага года. Спакойна дапрацоўвалі ўсе пазіцыі, дабіліся разумення патрабаванняў міжнародных стандартаў у нізавых звеннях. Ва ўсіх падраздзяленнях вызначаны асноўныя крытэрыі, па якіх калектывы ацэньваюць сваю работу. Патрабаванні растуць, аналіз дзейнасці праводзіцца пастаянна, і перш за ўсё — якасныя параметры.

На якасць працуе і тое, што раней называлі абменам вопытам. Гэта значыць, вучым якасці працы наглядна, на рабочых месцах. І зараз у любым самым аддаленым рэгіёне — у Пятрыкаве, Жыткавічах, Лельчыцах — у рабочых філіялах прысутнічае нармальны якасць працы.

УЗЯЛІ НА ЎЗБРАЕННЕ АЛІМПІЙСКІ ПРЫНЦЫП

Старшыня прафкама аб'яднанай прафсаюзнай арганізацыі Вячаслаў Казіміравіч Крэменскі:

— У любым калектыве перш за ўсё цэнніца стабільнасць і ўпэўненасць у тым, што будзе работа і свечасова — зарплата. У гэтым сэнсе ў нас усё нармальна. Амаль усе, хто працуе ў калектыве — члены прафсаюзнай арганізацыі. Гэта спрыяе вырашэнню задач, якія ставяць перад ёю. Дапамагае таксама і тое, што ёсць узаемаразуменне паміж прафкамам і адміністрацыяй. Прафсаюзнае арганізацыя знаходзіць свае рычагі ўплыву на вытворчае жыццё калектыву. У нас распрацавана палажэнне аб працоўным спабодніцтве падраздзяленняў. Па выніках работы за мінулы год лепшымі прызнаны калектывы Добрушскага ДРБУ-150, якому былі ўручаны пераходны Чырвоны сцяг — аднавілі форму работы,

Начальнік сектара планова-эканамічнага ўпраўлення Валянціна Кар-Чэўская:

— За адзінаццаць месяцаў года асвоена 155 мільярдў рублёў. Па годзе выходзім на лічбу ў 165 мільярдў. Абрамантавана і ўведзена ў эксплуатацыю 930 км аўтамабільных дарог.

населеных пунктаў паміж сабой, а таксама з паліковымі Саветамі і раённымі цэнтрамі. А кожны аргаарганд павінен мець палепшаны пад'езд і так называемыя транзітныя праезд. Звычайна на мы выконваем асфальтабетоннае пакрыццё, а ў шэрагу выпадкаў — і паляпшаныя тратуары, прыпынкі грамадскага транспарту, добрааўпадаручанне з'яўляюцца зонамі. Зараз амаль завяршылі фарміраванне праграмы такіх работ на будучы год, і ўжо ў студзені прыступім да вытварэння аб'ектаў. У нас сваё праектнае арганізацыя, яе спецыялісты стараюцца закладваць сучасныя тэхнічныя рашэнні і наогул сучасныя падыходы.

А паромныя пераправы, Вадзім Міхайлавіч, гэта — ваш клопат?

— У Пятрыкаўскім раёне маюцца дзве паромныя пераправы праз раку Прыпяць, яны ў нас на балансе. Яны забяспечваюць у поўным аб'ёме перавозку людзей і грузаў. І што асабліва важна, мядовыя сельскагаспадарчыя прасавкі.

Ёсць даручэнне аб'явіцканам пабудавать яшчэ адну паромную пераправу, на гэты раз у Гомельскім раёне. Бурна развіваецца саўгасамбінат «Сож», гэта ўжо сёння — моцная гаспадарка. Зараз да камітэта далучаюцца СВК, размешчаныя за ракой, і патрабна да пасяўной кампаніі 2007 года забяспечыць аператыўную сувязь з імі.

Як, дарэчы, у вас складаюцца кантакты з мясцовымі ўладамі?

— Без шчыльных дзелавых адносін з уладамі на месцах любую задачу нашу не выканаем. Збіраючыся працаваць у тым ці іншым рэгіёне, належным чынам вучываемся, і ў сённяшні дзень ужо палову рэгіёнаў, дзе будзем працаваць у новым гаспадарчым годзе, а ёсць і Гомель, гэта ўжо сёння — моцная гаспадарка. За добрай традыцыі разам з нашымі праекціроўшчыкамі, тэхнолагамі і іншымі спецыялістамі сустракаемся са старэйшымі рай-выканкама, ён збірае свае службы, і калі карты раёна раімся, як больш эфектыўна выкарыстаць фінансавыя сродкі, што адводзіцца на развіццё і рамонт дарог гэтага канкрэтнага рэгіёна. Абавязкова робіцца некая карэкціроўка, выказваюцца пажаданні з іх боку, да якіх мы прыслухоўваемся. Выпрацоўваем агульнае рашэнне, у якім улічаны інтарсы раёна, потым лясчэй разам працаваць над яго выкананнем. Тым больш, што праграма зацвярджаецца аб'явіцканам.

У вашых калег у абласцях сур'ёзныя праблемы з матэрыяламі для рамонт дарог. У нас гэтых праблем няма, бо вы самі выпускаеце усё неабходнае?

— Праблемы ўсё роўна ёсць, але мы звялі іх да мінімуму, выкарыстоўваючы залежы гранулы ў Гомельскай вобласці. Для дарожнікаў асноўны матэрыял — шчыбне, таму ў свой час звялі сур'ёзны рэканструкцыйны ўласнага шчыбневага завода ў Глушкі, што ў Лельчыцкім раёне. І сёння ў гэтым сэнсе знаходзімся ў лепшым становішчы, чым нашы калегі з іншых абласцей. У 2006 годзе сваю патрабнасць у шчыбні закрылі ў асноўным менавіта

Драбінна-сартыравальны комплекс па вытворчасці кубавіднай шчыбні ў Жлобіне. Яе дэманструе намеснік дырэктара ДРБУ-149 Іван Смаглюк.



якая некалі была папулярнай. Калектывы таксама ўзнагароджаны грашовымі прэміямі. Другое месца было прысуджана Рагачоўскаму ДРБУ-154, трэцяе — Лельчыцкаму ДРБУ-153.

Публікацыя падрыхтавалі Уладзімір Хількевіч, Алена Дажукіч і Марыя Жылінская (фота).



Дырэктар Рагачоўскага ДРБУ-154 Валерый ГРА-ПАУ (злева) і галоўны інжынер Геннадзь МІХЕДАЎ.

начальнік вольска-тэхнічнага аддзела. Галоўны інжынер Гомельскага ДЗУ-151 Таццяна Васільеўна Яновіч таксама маюць траіх дзяцей. А дарожная рабочая Нараўляўскага ДЗУ-187 Ганна Міхайлаўна Казлова мае чатыры дзеці.

Разумеюць, што для нашай галіны і асабліва для Гомельскай вобласці важна пастаянна клапаціцца пра здароўе работнікаў. Стараемся аздораўляць сваіх людзей у санаторыях і дама адпачываць. Сёння калі ста нашых работнікаў і членаў іх сем'яў адпачываць у пансіянаце з лэчэннем «Залатыя піскі» пад Гомелем. Сумесна пастаянна адміністрацыя і прафкама прадугледжана, што лэчэнне работнікаў прадпрыемства праходзіць аздораўляльнае біяспатна — аплывае прадпрыемства; дзеці работнікаў таксама бясплатна; а члены сем'яў, якія ў нас не



працуюць, за 60 працэнтаў кошту пудэвак. Не забываем пра культурную і спартыўна-масавую работу. У нас свой сацыяльна-аздараўленчы комплекс з ўласным стаматалагічным кабінетам і кваліфікаваным персаналам. Добрая спартыўная зала. Мы праводзім круглагоднічныя спартыўныя прыкладна на сум'ясы відых спорту. З 26 калектываў удзельнічае 16—17, наша задача ахапіць усіх. Зыходзіць з алімпійскага прынцыпу — важна не перамога, а ўдзел.

Публікацыя падрыхтавалі Уладзімір Хількевіч, Алена Дажукіч і Марыя Жылінская (фота).



Дырэктар Рагачоўскага ДРБУ-154 Валерый ГРА-ПАУ (злева) і галоўны інжынер Геннадзь МІХЕДАЎ.

ПЯТНИЦА, 5 СТУДЗЕНЯ

0.15 Маст. фільм «Плошча Вашингтона».

7.00 «Ранішняя падзарарка».

8.00, 17.30 «Салодкі плод». Серыял.

9.00, 16.40 Навіны культуры.

9.10, 19.55 Серыял «Заўсёды гавары «заўсёды»-2. 10.05 «Шпілка».

10.35 Серыял «Кяханне як каханне».

11.30 «Сонца ў купалах». Відэафільм АТН.

12.10 «Сфера інтарэсаў».

12.30 Фільм-казка «Горад майстроў».

14.00 Дак. серыял «Калейдаскоп будаў».

14.30 «Брытва Акама».

15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.

15.30 Мультифільмы.

16.10, 1.30 Серыял «Дарэга Маша Бярэзіна».

18.00 «Усе стыхі».

18.30 «У свеце маторы».

19.35 «Зона Х. Вынікі тыдня».

21.00 «Панарама».

21.40 Меладрама «Гульні дарослых дзючынак».



Юлія Зайчук, Віталі і Аля — утварка нестандартны трохвугольнік, у якім жыць гэтых трох чалавек моцна звязаны назаўсёды.

0.00 III Калядны міжнародны турнір аматараў хакею на прыз Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Відэаагляд.

0.25 «Культурныя людзі».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.55 Нашы навіны.

7.05 «Наша раница».

9.05 Серыял «Талісман».

9.50 Серыял «Сёстры па крыві».

10.40 Ералаш.

11.05, 21.05 Серыял «Не радзіца прыгожай».

12.00 «Малахаў».

13.05 Серыял «Забойная сіла».

13.55 Мультифільм.

14.25 «Кантрольная закупка».

14.55 Лаліта. Без комплексаў.

16.10 Серыял «Алмазы на дэсерце».

17.05 «Няхай гавораць» з Андрэем Малахавым.

18.15, 21.00, 0.10 Навіны спорту.

18.20 Серыял «Сабры».

18.50 «Бісквіт».

20.00 Час.

22.05 Трылер «Флэшка».

7.00 «Дзіцячая гадзіна».

9.05 Серыял «Дынатопія».

9.45 Мультифільм.

10.05 «Мір вашаму дому».

10.15 «Смачная раница».

10.45 «Сама сабе гаспадыня».

11.15 «Як гэта робіцца».

11.40 «ПРАсоўванне».

11.55 «Спявай, душа!».

12.25 Бялтон. Кубак свету. Гонка праследвання. Жанчыны.

13.10 «Гаспадар».

13.35 «Слова пісьменніка».

14.00 «ПРАсоўванне».

14.20 «Вас выклікае Спартландыя».

15.10 Бялтон. Кубак свету. Гонка праследвання. Мужчыны.

15.55 «Спорт, спорт, спорт...».

16.20 Меладрама «Табэ спраўдана».

19.00 «Сустрачы з Дзяржаўным камерным аркестрам».

19.40 «ПРАсоўванне».

19.55 «Анекдот. LAD».

20.15 «Тэлебарометр».

20.30 Меладрама «Пашчотная зіма».

22.25 Камедыя «Шчыра Ваш...».

6.05 «Дзікая планета»: «Палюнычча марскога ветру». Дак. фільм.

6.55 «Суперняня».

7.40 «Казка пра цара Салтана». Мультифільм.

8.35 Фільм-казка «Пунсова кветачка».

9.40 «З Ражства Хрыстова!».

9.55 Маст. фільм «Чорная барада».

11.20 «Вялікае снадданне».

11.55 «Культурнае жыццё».

12.25 Фільм-казка «Эльф, які не верыў».

13.55 «Ессе Номо».

14.25 «Новыя падарожжы дылетанта».

14.55, 16.50 Маст. фільм «Капальні цара Саламона».

7.00 «Нядзельная раница».

8.00, 9.00, 16.00 Нашы навіны.

9.05 Нядзельная проповедзь.

9.15 Здароўе.

9.50 Мультифільм «Падаў мінулагадні снег».

10.10 Маст. фільм «Шчаўкунчык».

11.40 «Ранішняя пошта».

12.20 «Самы вясёлы канцэрт».

14.25 Мультифільм «Князь Уладзімір».

16.15 «Міжнародная панарама».

16.30 «Ералаш».

16.55 Камедыя «Мая мама — інвеста».

Пасля доўгага гадоў разлуку Максім вяртаецца на радзіму і сустракае Машу, у якой расце сям'яныя хлопчыкі — яго... 18.10 Юбілейны канцэрт Надзеі Бабкінай.

20.00 Концэрты.

21.05 Калядны вечар з Максімам Галкіным.

23.30 Музікл «Сарачынскі кірмаш».

Вядомы палюнычч і наёмны салдат адраўляюцца ў афрыканскую экспедыцыю на пошукі легендарнага свяцілішча, вядомага як «капальні цара Саламона».

19.40 «Добрай ночы, малышы!».

19.50 Серыял «Тайны следства».

21.00 Серыял «Доктар Вегас».

22.00 Маст. фільм «Там, дзе пануюць арлы».

7.00 Дак. серыял «Чалавек мора».

8.10, 16.10, 20.55 Студыя 60—90.

8.30 Фільм дзесяц «У пошуках капітана Гранта».

9.35 Маст. фільм «Чорны трохвугольнік».

11.00, 14.50 Дак. серыял «Самыя прыгожыя дамы свету».

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».

11.50, 17.55 Ток-шоу: Спрэчная тэрыторыя.

13.00 Мультифільм.

15.45 Дзіцячы сеанс «Экхарт».

16.15 Сямейны альбом.

16.40 Серыял «Сніяга пушка».

18.55 «Цік-так».

19.10 Маст. фільм «Запіскі юнага ўрача».

21.00 Маст. фільм «Вялікая Бека».

22.30 Серыял «Злачынствы XX стагоддзя».

7.00, 19.40 «Сад і агарод».

7.15, 9.55, 21.05, 23.30 «Метаэпрагноз».

7.20 Маст. фільм «Санта-Клаўд-2».

8.55 «К-гульня».

9.00 «Том жывых гісторыяў».

9.30 «Доп-8».

9.50, 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае».

10.00 «Кіно Усходу».

12.00 «Тэлечат — «8 канал».

16.30 Мультипарад.

16.40 «К-відаа для дзяцей».

17.00 Маст. фільм «Палярны экспрэс».

18.40 «Дзіно».

19.00 «Архыў 8-га тэлеканала».

19.45 Серыял «Дваіны агент».

20.45 «Вечарніца».

21.10 «Каралі муай тай».

21.25 «Герой коміксаў на экране».

7.00 Камедыя «Людзі і манекены».

8.20 Мультифільм.

8.35 Фільм-казка «Прыгоды жоўтага чамаданчыка».

9.50 Мультифільмы «Ну, пакачай!».

10.25 «Аншлаг і Кампанія».

11.20 Маст. фільм «Справа Румянцава».

13.00, 19.00 Весткі.

13.20 Юбілейны канцэрт «Москвітаў — 75!».

15.45 Серыял «Асуджаная стаць зоркай».

16.30 Серыял «Ваўчыка».

17.20 Серыял «Ад'ютанты каханню».

19.20 Масцовы час. Весткі—Масква.

6.25 Дак. серыял «Чалавек у руху».

6.50 «Брытва Акама».

7.20 «Існасць».

7.45 Слова Мітрапаліта Філарэта на свята Ражства Хрыстова.

7.55 «Добрай раніцы, Беларусь».

9.00, 12.00, 15.00 Навіны.

9.05 «Арсенал».

9.35 «Усе стыхі».

10.05 «Тайны смак».

10.40 «Шпілка».

11.20 «Сузор'е надзеі».

12.15 «Казачны карнавал». Дабрачыннае навагодняе прадстаўленне для дзяцей на Галоўнай плошчы краіны ў Палацы Рэспублікі з удзелам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка.

13.40 Любыя казкі. «Папалюшка».

15.10 Навіны рэгіёна.

15.30 Мультифільм «Канікулы ў Праставашына».

15.50 Камедыя «Сцеражыцца аўтамабіля».

17.25 «Час кіно».

18.05 «Суперлато».

19.00 «Мінскі бенефіс». Творчы вечар кампазітара Кіма Брытбургіа.

21.00 «Панарама тыдня».

22.25 Меладрама «Гадзіна пік».

9.20 «Іх норавы».

10.00 Сёння.

10.25 Мультифільмы «Браменскія музыканты», «Па слядах браменскіх музыкантаў».

11.05 Камедыя «Хачу ў турму!».

13.25 Камедыя «Вар'яцкі дзень, або Жаніцба Фігары».

16.20 Камедыя «Прэзідэнт і яго ўнучка».

18.05 Маст. фільм «Таксістка: новы год па Грынвічу».

19.40 «З днём нараджэння, Сяргей!».

21.25 Камедыя «Цудоўная чашэўка».

23.10 Меладрама «Фантастычная піца».

9.30, 23.30, 2.00 Ралі рэйд. Дакар.

10.00, 20.00, 0.15 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету ў Аўстрыі.

10.30, 13.30 Горныя лыжы. Кубак свету ў Славеніі.

11.30, 14.30 Горныя лыжы. Кубак свету ў Швейцарыі.

12.30, 15.15, 19.00 Бялтон. Кубак свету ў Германіі.

16.15 Лыжныя гонкі. Кубак свету ў Італіі.

17.30, 21.45 Дартс. Чэмпіянат свету ў Вялікабрытаніі.

23.00, 1.30 Зімяны віды спорту. Агляд уік-энда.

0.00 Навіны Еўраспорту.

Як можа адчуваць сябе семнаццацігадовая дзючына, кінутая сябрам у цікавыя становішчы ды яшчэ ў незнаёмым горадзе? Навалі, якая ніколі не ведала, што такое сям'я і родны дом, не спадзяецца на суд. У яе няма працы, яна нічога не ўмее рабіць, а яе наяўны капітал складае 5 долараў 55 центаў.

12.50, 4.55 «Моя прачыстэнка». Серыял.

14.00, 16.25 Навагодні квартал.

14.25 «Адна справа на дваіх». Серыял.

15.15 «Ад смешнага да вядомага...».

16.40 Навагодняя «Сасінка».

17.35 «Дзяткіўчыны гісторыі». «Залатая ліхаманка».

18.10 «Спраўданы Дзед Мароз». Маст. фільм.

20.05 Трылер «Тэорыя змовы».

22.50 «Народ хоча ведаць». Ток-шоу.

23.45 Дзяткіўчы «Інстыгнт».

9.30, 10.45—12.30 Ралі. Мэта — Дакар.

9.45, 12.45, 15.30, 20.15 Бялтон. Кубак свету ў Германіі.

14.00 Лыжныя гонкі. Кубак свету ў Італіі.

16.45 Тэніс. Турнір АТР у Катары.

21.30 Мацнейшыя людзі планеты.

23.00 Цімберспортс. Чэмпіянат свету ў Германіі.

23.30 Ралі рэйд. Дакар. Прэз'ю.

0.00 Покер. Еўропран Masters.

1.00 Экстрэмальны спорт.

7.00 «Суботняя раница».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

9.05 Камедыя «Дзелавыя людзі».

10.35 «Блакітны агенчык».

11.05 «Сакрэты фільмаў аб дзікай прыродзе». Дак. серыял.

11.30 Вадэвіль «Сватанне гусара».

12.50 «Любоў Палішчук. Апошняя інтэр'ю».

13.50 Мультифільм.

14.15 Маст. фільм «Лорд — Злодзей».

16.10 «Раіса Максімаўна. Першая і адзіная».

17.10 «Навагодні жарт...».

17.40 «Бісквіт».

19.00 Камедыя «Каўказская палоніца, або Новыя прыгоды Шурыка».

21.00 Навіны спорту.

21.05 «Калядная містэрыя».

23.00 Ражство Хрыстова. Трансляцыя з Храма Хрыста Завіццеля.

0.40 Маст. фільм «Прыходзь на мяне паглядзець...».

10.10 «Свята Калядай». Дак. фільм.

10.45, 13.45, 19.45, 21.50 Падаеі.

11.05 З Ражства Хрыстова: відэаінтэрв'ю Вішыване Патрыярха Маскоўскага і Усея Русі Аляксея II.

11.10 «Набесны дазор». Спецыяльны рэпартаж.

11.25 Камедыя «Сцеражыцца аўтамабіля».

13.10 Сяргей Бязрукаў у праграме «Запрашае Барыс Ноткін».

14.05 «Чарадзейныя парсцёнка». Мультифільм.

14.25 «Асцярожна, Райкін!».

15.05 Навагодні квартал.

15.15 Шоу-праграма «Зорны лёд».

16.00 «Праз дваццаць гадоў. Ад усёй душы».

17.45 Камедыя «Француз».

20.05 «Белая золата». Маст. фільм.

22.00 Меладрама «Там, дзе сэрца».

0.05 «Тэорыя змовы». Маст. фільм.

2.20 «Салодкая жанчына». Маст. фільм.

3.55 «Музычная гісторыя». Лайма Вайкуле.

9.30, 23.30, 2.00 Ралі рэйд. Дакар.

10.00, 20.00, 0.15 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету ў Аўстрыі.

10.30, 13.30 Горныя лыжы. Кубак свету ў Славеніі.

11.30, 14.30 Горныя лыжы. Кубак свету ў Швейцарыі.

12.30, 15.15, 19.00 Бялтон. Кубак свету ў Германіі.

16.15 Лыжныя гонкі. Кубак свету ў Італіі.

17.30, 21.45 Дартс. Чэмпіянат свету ў Вялікабрытаніі.

23.00, 1.30 Зімяны віды спорту. Агляд уік-энда.

0.00 Навіны Еўраспорту.

7.35, 10.20 Фільм-казка «Чароўны голас Джэльсаміна».

9.05 Мультифільмы.

11.40 «Вялікая тайна вадзі».

13.00, 19.00 Весткі.

13.20 Камедыя «Верныя сябры».

15.15 Мультифільм «Дабрыня Нікіціч і Змей Гарычын».

16.20 Усе зоркі ў юбілейны вечары Уладзіміра Вінакура.

19.15 Маст. фільм «Кірмаш славабства».

22.30 Камедыя «Кяханне з павадаўленнем».

Ліосі — выдатны адвакат. Яе



Ці зможа малады вучоны знайсці агульную мову з пачынтам, зламаць пачатку цёмнай тайны і вызваліць яго вытанчаны розум?

1.45 Камедыя «Оскар».

3.05 Камедыя «Сардэчна запрашаем, або Пабочным уваход забаронены».

7.00 «Суботняя раница».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

9.05 Камедыя «Дзелавыя людзі».

10.35 «Блакітны агенчык».

11.05 «Сакрэты фільмаў аб дзікай прыродзе». Дак. серыял.

11.30 Вадэвіль «Сватанне гусара».

12.50 «Любоў Палішчук. Апошняя інтэр'ю».

13.50 Мультифільм.

14.15 Маст. фільм «Лорд — Злодзей».

16.10 «Раіса Максімаўна. Першая і адзіная».

17.10 «Навагодні жарт...».

17.40 «Бісквіт».

19.00 Камедыя «Каўказская палоніца, або Новыя прыгоды Шурыка».

21.00 Навіны спорту.

21.05 «Калядная містэрыя».

23.00 Ражство Хрыстова. Трансляцыя з Храма Хрыста Завіццеля.

0.40 Маст. фільм «Прыходзь на мяне паглядзець...».

6.00 Дак. фільм «Масква».

7.30 Фільм дзесяц «У пошуках капітана Гранта».

8.40, 16.20, 20.15 Студыя 60—90.

8.50 Дак. серыял «Слівкі общества».

9.50 «Мільён пытанняў аб прыродзе».

10.15 Дак. серыял «Кельты».

11.30, 14.30, 17.30 «Навіны Садружнасці».

11.50 Маст. фільм «Пераступіць рысу».

13.30 Серыял «Урокі кахання».

14.00 Мультисерыял «Мобі Дзік».

14.50 Маст. фільм «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана. XX стагоддзе пачынаецца».

16.05 Маст. фільм «Калядная дзючынка».

16.30 Дак. фільм «Трамвай ідзе па гораду».

16.45 Паазія Арменіі.

17.10 Спецыяльны рэпартаж.

17.55 Маст. фільм «Браты Рыко».

19.30 «Цік-так».

19.45 Серыял «Пісакі».

20.30 «Кому на Русі жить хорошо».

21.05 Маст. фільм «Сем дзён з жыцця журналіста».

22.55 «Хіт-экспрэс».

9.30, 23.30, 2.00 Ралі рэйд. Дакар.

10.00, 20.00, 0.15 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету ў Аўстрыі.

10.30, 13.30 Горныя лыжы. Кубак свету ў Славеніі.

11.30, 14.30 Горныя лыжы. Кубак свету ў Швейцарыі.

12.30, 15.15, 19.00 Бялтон. Кубак свету ў Германіі.

16.15 Лыжныя гонкі. Кубак свету ў Італіі.

17.30, 21.45 Дартс. Чэмпіянат свету ў Вялікабрытаніі.

23.00, 1.30 Зімяны віды спорту. Агляд уік-энда.

0.00 Навіны Еўраспорту.

7.35, 10.20 Фільм-казка «Чароўны голас Джэльсаміна».

9.05 Мультифільмы.

11.40 «Вялікая тайна вадзі».

13.00, 19.00 Весткі.

13.20 Камедыя «Верныя сябры».

15.15 Мультифільм «Дабрыня Нікіціч і Змей Гарычын».

16.20 Усе зоркі ў юбілейны вечары Уладзіміра Вінакура.

19.15 Маст. фільм «Кірмаш славабства».

22.30 Камедыя «Кяханне з павадаўленнем».

Ліосі — выдатны адвакат. Яе

6.35 «Дзень спорту».

6.45 Мультифільм.

7.00 Дак. серыял «Чалавек у руху».

7.30 «Існасць».

7.55 «Добрай раніцы, Беларусь».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.

9.05 «Ранішняя хваля».

9.40 «Кухня гумару».

10.15 «Альманах падарожжаў».

10.50 «Вось такія пірагі».

11.25 «У свеце маторы».

12.10 Меладрама «Дзеці Дон-Кіхота».

13.30 «Здароўе».

14.05 «Райнавага: асорддзе пражывання».

14.30 «Арбіты жыцця».

15.10 Навіны рэгіёна.

15.30 «Зона Х. Вынікі тыдня».

15.50 Відэафільм АТН.

16.15 «Кубанскія казачы хор».

17.10 «ЕўраФэст. Дзень за днём».

17.25 «Вакол планеты».

18.00 «Ваша лато».

19.10 Камедыя «Кяханне і галубы».

21.00 «Панарама».

21.40 Меладрама «Месчан быў поўны сад...».

23.35 III Калядны міжнародны турнір аматараў хакею на прыз Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Відэаагляд.

23.55 Святчонае богаслужэнне на Ражство Хрыстова. Трансляцыя з Мінскага кафедральнага Свята-Духова сабора з уключэннем Віцебска.

7.00 «Суботняя раница».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

9.05 Камедыя «Дзелавыя людзі».

10.35 «Блакітны агенчык».

11.05 «Сакрэты фільмаў аб дзікай прыродзе». Дак. серыял.

11.30 Вадэвіль «Сватанне гусара».

12.50 «Любоў Палішчук. Апошняя інтэр'ю».

13.50 Мультифільм.

14.15 Маст. фільм «Лорд — Злодзей».

16.10 «Раіса Максімаўна. Першая і адзіная».

17.10 «Навагодні жарт...».

17.40 «Бісквіт».

19.00 Камедыя «Каўказская палоніца, або Новыя прыгоды Шурыка».

21.00 Навіны спорту.

21.05 «Калядная містэрыя».

23.00 Ражство Хрыстова. Трансляцыя з Храма Хрыста Завіццеля.

0.40 Маст. фільм «Прыходзь на мяне паглядзець...».

6.00 Дак. фільм «Масква».

7.30 Фільм дзесяц «У пошуках капітана Гранта».

8.40, 16.20, 20.15 Студыя 60—90.

8.50 Дак. серыял «Слівкі общества».

9.50 «Мільён пытанняў аб прыродзе».

10.15 Дак. серыял «Кельты».

11.30, 14.30, 17.30 «Навіны Садружнасці».

11.50 Маст. фільм «Калядная дзючынка».

16.30 Дак. фільм «Трамвай ідзе па гораду».

16.45 Паазія Арменіі.

17.10 Спецыяльны рэпартаж.

17.55 Маст. фільм «Браты Рыко».

19.30 «Цік-так».

19.45 Серыял «Пісакі».

20.30 «Кому на Русі жить хорошо».

21.05 Маст. фільм «Сем дзён з жыцця журналіста».

22.55 «Хіт-экспрэс».

6.00 Дак. фільм «Масква».

7.30 Фільм дзесяц «У пошуках капітана Гранта».

8.40, 16.20, 20.15 Студыя 60—90.

8.50 Дак. серыял «Слівкі общества».

9.50 «Мільён пытанняў аб прыродзе».

10.15 Дак. серыял «Кельты».

11.30, 14.30, 17.30 «Навіны Садружнасці».

11.50 Маст. фільм «Калядная дзючынка».

16.30 Дак. фільм «Трамвай ідзе па гораду».

16.45 Паазія Арменіі.

17.10 Спецыяльны рэпартаж.

17.55 Маст. фільм «Браты Рыко».

19.30 «Цік-так».

19.45 Серыял «Пісакі».

20.30 «Кому на Русі жить хорошо».

21.05 Маст. фільм «Сем дзён з жыцця журналіста».

22.55 «Хіт-экспрэс».

9.30, 23.30, 2.00 Ралі рэйд. Дакар.

10.00, 20.00, 0.15 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету ў Аўстрыі.

10.30, 13.30 Горныя лыжы. Кубак свету ў Славеніі.

11.30, 14.30 Горныя лыжы. Кубак свету ў Швейцарыі.

12.30, 15.15, 19.00 Бялтон. Кубак свету ў Германіі.

16.15 Лыжныя гонкі. Кубак свету ў Італіі.

17.30, 21.45 Дартс. Чэмпіянат свету ў Вялікабрытаніі.

23.00, 1.30 Зімяны віды спорту. Агляд уік-энда.

0.00 Навіны Еўраспорту.

7.35, 10.20 Фільм-казка «Чароўны голас Джэльсаміна».

9.05 Мультифільмы.

11.40 «Вялікая тайна вадзі».

13.00, 19.00 Весткі.

13.20 Камедыя «Верныя сябры».

15.15 Мультифільм «Дабрыня Нікіціч і Змей Гарычын».

16.20 Усе зоркі ў юбілейны вечары Уладзіміра Вінакура.

19.15 Маст. фільм «Кірмаш славабства».

22.30 Камедыя «Кяханне з павадаўленнем».

Ліосі — выдатны адвакат. Яе

11.25 «Добрыя навіны».

11.55 Баскетбол. НБА. Далас Мэзэрыкс—Сан-Антоніо Спёрс.

13.35 І. Стравінскі. Балет-феерія «Жар-птишка».

14.40 «Плошча мастацтваў».

15.10 Бялтон. Кубак свету. Спрынт. Мужчыны.

16.30 «Тэатр. Выбранае».

17.10 «Святло далёкай зоркі. Генрых Бржаўоўскі».

17.35 «Лёс чалавека».

18.05 Трагікамедыя «Пісьмо Феліні».

19.35 «Анекдот. LAD».

19

«ПАБУДАВАЛІ ЎСЁ, ШТО ЗАПЛАНАВАЛІ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Апараты рэнтгена і кардыяграмы, прыборы для масажу, у тым ліку і падводнага, фізіятэрапеўтычныя кабінеты, абсталяванне чалкам «над ключ», дазваляюць прадастаўляць старобінскай балёнцы і паліклініцы поўны набор паслуг, — паведаміў начальнік упраўлення аховы здароўя Мінскага аблвыканкама Іван Ліпніцкі. — На набывшчы абсталявання выдаткавана 1 мільярд 700 тысяч рублёў.

— У будучым годзе Міншчына працягне будаўніцтва ў сістэме аховы здароўя? — Вядома, мэты вялікія. Давайце пералічым — будуць пяцьдзесят чатыры новыя аграгарадкі, якія маюць патрэбу ў доглядзе за здароўем жыхароў. Восем аперацыйных корпусў дзіцячай абласной балёнцы. І гэта толькі частка планаў.

Бліц-інтэрв'ю з намеснікам старшыні Мінскага аблвыканкама Анатолем МІРЧУКОМ.

— **Анатоль Васільевіч, праграма па будаўніцтве ў гэтым годзе выканана?**

— Так, дзякуючы стаўноўчай рабоце ўсё запланавана зроблена.

— **Колькі сродкаў пайшло на будаўніцтва сфэры?**

— Больш за адзін трыльён рублёў.

— **Якія буйныя аб'екты сацыяльнай сфэры з'явіліся ў наступным годзе?**

— У валоўскай балёнцы завершыцца рамонт корпусу раённай балёнцы, у Жодзіна адновіцца інфекцыйны корпус балёнцы. Уся будаўнічая дакументацыя ўжо зроблена. У будучым годзе на Міншчыне пачнуць працаваць і дзве новыя школы. Адна з іх будзе знаходзіцца ў вёсцы Азяроў Мінскага раёна, і рэалізацыя яна на 360 школьнікаў. Дарчы, амаль закончылі работы па ўзвядзенню цэпільнага комплексу ў Мінскім раёне. Заўтра яго будзе прымаць дыржаўная камісія. Ступень падрыхтаванасці належная. На сямі гектарах плошчы, згодна з праграмай па стварэнню такіх аб'ектаў ва



Анатоль МІРЧУК з генеральным дырэктарам ААТ «Салігорскрамбуд» Мікалаем АШЭЙЧЫКАМ.

усёй краіне, будзе вырошчаватца айчынная сельскагаспадарчая прадукцыя. Уся тэхналогія будаўніцтва адпавядае сусветным нормам і самым найноўшым распрацоўкам.

— **Як справы з тэхнічным перабудаваннем сфэры?**

— Адна з галоўных праблем, звязаная з недахопам вежавых кранаў, ужо вырашана. Днямі былі абвешчаны і праведзены тэндэр на іх набывшчы. 25 вялікіх кранаў з'явіцца на Міншчыне, з іх дзесьць ужо ў хуткім часе. Па дагавору з «Беларусбанкам» мы набылі іх у лінгін. Акрамя таго, ёсць дамоўленасць з БелАЗам па пастаўцы 28 міксерў для бетону, з Мінскага аўтамабільнага завода — на пастаўку машын і абсталявання. Для набывшчы неабходна стварэння і інавацыйны фонд, зараз працягваецца назапашванне сродкаў.

— **Звернемся да будаўніцтва жылля. Як там ідуць справы?**

— Асабліва ўвагу звяртаем на праграму адраджэння і развіцця вёскі. У гэтым годзе яна выканана. Увогуле, усё, што трэба было зрабіць сёлета, паспяхова завяршылася. У будучым павялічаем колькасць будаўніцтва жылля — у 2007-м у вобласці будучы ўзведзе-

ЗЯМЛЯ І ЛЮДЗІ МІНШЧЫНЫ

400–500 тысяч. Таму, як лічыць дырэктар эксперыментальнай базы «Танежыцы» Мікалай Баркоўскі, вырошчана жылвага пытаня дазволіць развівацца і далей.

— Раней у нас існавала чарга на жыллё, зараз запатрабаванасць ўсіх чатырнаццаці чалавек задаволены. За кошт прадастаўлення жылля якраз і вырашаецца праблема сучаснай вёскі, — кажа ён. — Праграму па будаўніцтве жылля трэба вырашаць. Але я мяркую, што не ўсе павінны яго атрымаваць — тыя, хто не працуе з-за таго, што п'е гарэлку, або проста гультай павінны быць звольнены з месца працы. Жыллё ў вёсцы трэба прадастаўляць людзям, якія добрыя працаўладальнікі, у дабрах спецыялістах, працоўных руках маюць патрэбу амаль усе СВК краіны.

Новыя домкі каштуюць да 150 мільяну рублёў. Планіроўка — як у гарадской кватэры, нават і лепш. Тры пакоі, памяшканне для ацяплення (кацёл на мясцовым паліве). На участку ёсць гаспадарчыя пабудовы — хлеў, склеп, памяшканне для жывёлы. Для зручнасці, да кожнай пабудовы пракладзены сцэжкі. Дробязь, тым не менш пры ўзвядзенні аграгарадкі такія невялікія, але карысныя і неабходныя элементы дзе-нідзе, ды не ўлічваліся. На што і звярнулі ўвагу будаўніцкі. Агульная плошча жылля даволі вялікая — сто квадратных. І два выхадзі, што вельмі зручна для гаспадары — парадны і з кухні. Дарчы, як лічыць Любоў Статкевіч, адна з наваасёлцаў, менавіта памер кухні для жанчыны — гэта галоўнае ў хаце:

— Я задаволеная, што кухня вялікая. Можна рабіць усе гаспадарчыя справы без цацкаўскага. У звычайнай кватэры такога няма. Раней мы жылі там, але я сама нарадзілася ў вёсцы, таму мне зручней у сваім доме. Ды і дзешта больш падабаецца, — кажа гаспадыня новай хаты.

А вось Раіса Басюк прыехала з Брэсцкай вобласці. Там у яе сям'я была і трохпакетная кватэра, і працоўнае месца. Але толькі ў мужа. У Танежыцы ж знайшлася работа і для жанчыны. «Хата падабаецца, ды і гаспадарка не забываецца на новыя месцы. Мы задаволеныя. У нас чацвёрта дзяцей, школа знаходзіцца паблізу, крама і ўсё астатняе таксама каля дома», — зазначыла Раіса.

Дамітрый АЛЬФЕР. Салігорскі і Слуцкі раёны.

КАПРЫЗЫ ПРЫРОДЫ — НЕ ПЕРАШКОДА, —

лічаць працаўнікі сельскагаспадарчай вытворчасці Капыльскага раёна — аднаго з лепшых у сталічнай вобласці

Новы сучаснай сельскагаспадарчай тэхніцы на палетках рэспублікі сёння не здзіўш ужо нікога. У тым ліку — і замежнай вытворчасці. Аднак на ярэдні краі зарас выходзіць не колькасць трактароў, камбайнаў, аўтамабільў і прычальных аграгатаў, а іх прадукцыйнасць, высокаэфектыўнае выкарыстанне, прыстасаванне да нашых умоў вытворчасці...

— Вы маеце рацыю, — пагаджаецца са мной першы намеснік старшыні Капыльскага райвыканкама, начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Іван Горбач. — Гэты сельскагаспадарчы год у чарговы раз перахадзіў нас: толькі эфектыўнае прымяненне сучасных машын і аграгатаў можа паспрыць свечасавому і якаснаму выкананню ўсіх без выключэння работ: і ў пал'водстве, і ў раслінаводстве, і ў жывёлагадоўлі.

З пачатку гэтага года вясковы гаспадаркі розных формаў уласнасці Капыльшчыны папоўнілі амаль што 200 адзінкамі новай сельскагаспадарчай тэхнікі. З 26 трактароў пераважна большасць — 19 — вытворчасці Мінскага трактарнага завода. Прама з канвеера Мінскага аўтамабільнага завода ў раён прыехалі 13 новых аўтамабільў МАЗ. На тэхнічнае ўзбраенне вясцоўцамі куплена таксама 39 збожжаўборачных камбайнаў: сярэд іх — 5 «Лексіёнаў», 11 — «Донаў-1500 Б», 15 — КЗС-10 К... А вось 21 кукурузная сямка, набытыя гаспадаркамі, усё без выключэння — замежнай вытворчасці: іх выпуск айчынных прадпрыемстваў сельскагаспадарчага машынабудавання яшчэ не асвоілі. Высокую надзейнасць і вялікую прадукцыйнасць ужо на сёлётных нарыхтоўках кармоў і на іншых адказных пал'вавых работах «прадманстваў» і новых кармаўборачных камбайнаў «Палессе КВК-800» вытворчасці «Гомсельмаша», і пагрушкі, вырабленыя на сталічным «Амкардзі» і таксама прычальны трактарныя калілі і пасійныя камбінаваныя аграгаты, прэс-падборшчыкі і апырквалінікі, ратацыйныя бароны і граблі...

— Безумоўна, немаляважна, калі не самае галоўнае, што ва ўсіх гаспадарках раёна яна трапіла ў на-

дзейныя рукі лепшых механізатараў, — працягвае Іван Горбач.

Атрымаўшы за 11 месяцаў гэтага года каля 70 тысяч тон малака, каля 6400 тон ялавічыны, прыкладна 5 тысяч тон свінніны, накапаўшы 17 тысяч тон бульбы, сабраўшы звыш 170 тысяч тон цукровых буркаў, што, дарчы, у паўтара раза больш мінулагадня; каля 170 тон насення шматгадоваў траў (у 1,8 раза больш, чым у 2005 годзе), папсыкова выканаўшы і многія іншыя паказчыкі сельскагаспадарчага года, працаўнікі гаспадарак Капыльшчыны пераканалі: нават у неспрыяльных умовах надвор'я, якое працягваецца кожны год «наладжвае» вясцоўцамі вялікія і складаныя выпрабаванні, практычна ўсё залежыць ад галоўнага: самаадданай і шчырай працы механізатараў, пал'водцаў, жывёлаводаў.

— На прыкладах штодзённай вытворчай дзейнасці сельскагаспадарчых вытворчых кааператываў «Ванельчыны», «Скабін», «Падзейкі», «Грозава», «Ціміразеўскі», «Браткава», адкрытага акцыянернага таварыства «Старыца-Агра», закрытых акцыянерных таварыстваў «Капыльскае» і «Жыліхава» і некаторых іншых, якія павялічылі вытворчасць валавой прадукцыі ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года на 105–120 і нават больш працэнтаў, мы пераканаліся, што нашаму раёну па плячы і больш высокай якасці, — дадае Іван Горбач. — Так, ёсць у нас і гаспадаркі, якія яшчэ мінулы год нават у параўнанні з 2005 годам: гэта СВК «Душава» і «Каменьскі», ЗАТ «Малінава», РСУП «Бабуўня». Мы трымаем іх працу на штодзённым кантролі, пастананна аказваем ім практычную дапамогу.


... Да 2010 года сельскія працаўнікі раёна маюць намер выйсці на наступныя рубжы: мець штогод 72 тысяч тон малака, 14 тысяч — мяса, 230 тысяч тон цукровых буркаў, 250 тысяч — збожжавых і зернебабовых, 5 тысяч кілограмаў малака ад кожнай каровы. Лічыць высока, аднак — рэальныя. Іх дасягненне насміраць паспрыць значнаму пал'пашэнню не толькі эканамічнага становішча раёна ў цэлым, але і росту дабрабыту кожнай вясковай сям'і.

Анатоль МЯСНІКОЎ. Капыльскі раён.

Сёння

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------------|-------------------------|
| Сонца | Усход | Заход | Даўжыня дня | Першая квадра з 16.49 |
| Мінск | 8.28 | 15.55 | 7.27 | 27 снежня — 2 студзеня. |
| Віцебск | 8.25 | 15.37 | 7.12 | |
| Магілёў | 8.18 | 15.45 | 7.27 | |
| Гомель | 8.06 | 15.50 | 7.44 | |
| Гродна | 8.42 | 16.11 | 7.29 | |
| Брэст | 8.34 | 16.20 | 7.46 | |

Надвор'е на заўтра



...у суседзях

| | | | |
|---------|--------------|------------|--------------|
| ВАРШАВА | +1 ... +3 °C | МАСКВА | -9 ... -7 °C |
| ВІЛЬНЮС | +2 ... +4 °C | РЫГА | +3 ... +5 °C |
| КІЕЎ | 0 ... +2 °C | С-ПЕЦЬБУРГ | -3 ... -1 °C |

29 снежня

1891 год — амерыканскі вынаходнік Томас Эдысан запатэнтаваў радыё. 1862 год — на тэрыторыі Беларусі пракладзена першая чыгуначная лінія — Парчыца-Гродна (як частка Пецярбургска-Варшаўскай чыгункі). «З'яочная прыжысць юнацтва істотна губляе сваю яркасць ад празмерных утрыжэнняў». Леанарда да Вінчы (1452-1519), італьянскі жывальнік, скульптар, архітэктар, вучоны, інжынер.

Дзве даты

— Дзядуля Мароз, кашне Нова год яшчэ не наступіў, але мне так хочацца салодкага! Ну, ці хоць бы паўсалодкага... — Сябар, я жанюся на Тацяне! — Дурань! Назаві хоць адну прычыну, чаму менавіта яна?! Назаві самую лепшую якасць, якая падкрэслівае яе ўнікальнасць, розум, якасці! Можаш? — Яна не глядзіць «Дом-2»! — Жаніся! — І ўсё ж лепшыя пазадарожнікі робяць менавіта ў Расіі!

Усміхнёмся!

Толькі чамусьці на гусенічным ходзе і з пушчай... Псіхатэрапеўт размаўляе з маці пра выхаванне сына: — Вы выходзіце яго занадта строга. — Чаму? — Калі я спытаў, як яго завучыць, ён адказаў — Вова Перастань. Маскоўскі аэрапорт набыў бясістэму для адлупвання птушак коштам 30 млн долараў. Сістэму абслугоўвае адзін аператар. Сістэма можа аўтаматычна перапрацоўваць непрыстойныя выразы аператара ў трывожныя крыкі розных відаў птушак.

Віншваем з юбілеем Святлану Іванану ПЯТРОВІЧ, паважаную настаўніцу Касцяніцкай сярэдняй школы. Жадаем моцнага здароўя, дабрабыту, доўгага веку. 3 паклонам выпускнікі школы 1989 г.

Віншваем з Новым годам старшыню праўлення СПК Шчомысліцкага сельсавета Мінскага раёна, дбайнага гаспадары і чулага чалавека Васіля Іванавіча ЦІШКАВА. Жадаем моцнага здароўя, поспехаў у працы, доўгіх гадоў жыцця. Родныя Душкевіч Я.А.

белагпромбанк УТВЕРЖДЕНО: Решение Финансового комитета ОАО «Белагпромбанк» от 20.12.2006 № 45

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) ОАО «БЕЛАГПРОМБАНК» с 1 января 2007 г.*

| Сумма депозита, ед. валюты | Срок, дни | | | | | | Срок, дни | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|--|
| | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 | |
| Белорусские рубли | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1 000 000 | 9,50 | 10,50 | 12,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 7,50 | 7,80 | 8,10 | 8,40 | 8,70 | 9,00 | |
| 1 000 001 - 10 000 000 | 10,00 | 11,00 | 12,50 | 13,75 | 14,25 | 14,75 | 15,25 | 7,60 | 7,90 | 8,20 | 8,50 | 8,80 | 9,25 | |
| 10 000 001 и более | 10,50 | 11,50 | 13,00 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 7,70 | 8,00 | 8,30 | 8,60 | 8,90 | 9,50 | |
| Доллары США | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 500 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |
| 501 - 5 000 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 8,25 | 8,75 | 9,25 | 9,75 | 4,50 | 5,50 | 6,25 | 6,75 | 7,25 | 7,70 | |
| 5 001 и более | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | |
| Евро | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 500 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |
| 501 - 5 000 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 8,25 | 8,75 | 9,25 | 9,75 | 4,50 | 5,50 | 6,25 | 6,75 | 7,25 | 7,70 | |
| 5 001 и более | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | |
| Российские рубли | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 15 000 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | |
| 15 001 - 150 000 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,25 | 10,75 | 5,25 | 5,75 | 6,25 | 6,75 | 7,50 | 8,50 | |
| 150 001 и более | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | |

*Настоящие ставки применяются: - для договоров срочного банковского вклада (депозита) с плавающей процентной ставкой, заключенных в период с 06.03.2006 до 01.01.2007 года — с 01.02.2007; - для договоров срочного банковского вклада (депозита) с плавающей и фиксированной процентной ставкой, заключаемых с 01.01.2007 года — с 01.01.2007.

www.belapb.by Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №000002 от 27.10.2006 г.

БЕЛГОССТРАХ Год основания - 1921 Вчера, сегодня, завтра - мы с вами!

Даступныя страхавыя тарыфы

Заклучэнне дагавораў страхавання ў Белдзяржстраху, Беларусбанку і на Белпошце

Кругласутачная інфармацыйна-даведачная служба

КЛОПАТ АБ СВАІХ БЛІЗКІХ

www.belgosstrakh.by

СТРАХАВАННЕ АД НЯШЧАСНЫХ ВЫПАДКАЎ

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНЫ НУМЕР 1.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, А. МЯСНІКОЎ, Т. ПАДЛІЦАК, С. ПРТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЎСКАЯ, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, І. ШЧУЧЭНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287-19-19; аддзелаў: пismaў — 287-18-64, падлікі і распрацоўвання — 287-18-51, юрыдычная — 287-19-68, скартарыя — 292-05-82.

адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292-44-12; «Місцове самакіраванне» — 292-21-03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20-37-98, Віцебску: 24-31-92, Гродне: 43-25-29, Гомелі: 74-13-92, Баранавічах: 7-26-02, Магілёве: 32-74-31; бухгальтэры: 292-22-03; даведакі па рэкламе і аб'явах тэл.факс: 287-17-79, e-mail: reklama@zvzyazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл.факс 292-04-52.

html: www.zvzyazda.minsk.by e-mail: info@zvzyazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўбядуць супадзення з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя пакаідае за сабой права не ўступаць у перапіску з

аўтарамі. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Аджанасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 36.281. Індэкс 63850. Зак. № 7216. Нумар падпісанні ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12